


СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБИТУРЕНТАЎ



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 2001 год, № 5-6 (1834-1835)

ЗАПРАШАЕ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ



**Старшыня прыёмнай
камісіі — рэктар
Белдзяржуніверсітэта
прафесар Аляксандр
Уладзіслававіч КАЗУЛІН**

Старэйшы ўніверсітэт нашай краіны — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт сёлета будзе адзначаць сваё 80-годдзе. За гады сваёй дзейнасці ён стаў буйнейшым адукацыйным, навукова-вытворчым і культурным цэнтрам Рэспублікі Беларусь і сёння афіцыйна прызнаны вядучай вышэйшай навучальнай установай у сістэме нацыянальнай адукацыі. Яго выпускнікоў можна сустрэць ва ўсіх кутках нашай краіны, і ўсюды яны пацвярджаюць высокі ўзровень сваёй прафесійнай падрыхтоўкі. І гэта не выпадкова. Ва ўніверсітэце вядзецца пастаянны пошук новых метадаў і тэхналогій выкладання і арганізацыі навучальнага працэсу, стрываем якога з'яўляюцца арыентацыя на прыцягненне студэнтаў да навукова-даследчай дзейнасці ўжо на малодшых курсах і стварэнне шырокіх магчымасцей для самастойнага набывання ведаў пры кансультацыях і пад кантролем высокакваліфікаваных выкладчыкаў.

У 2001 годзе 17 факультэтаў і Міжнародны гуманітарны інстытут будуць ажыццяўляць прыём студэнтаў на першы курс па 49 спецыяльнасцях. Юрыдычны каледж ўніверсітэта, які рыхтуе юрыстаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, у гэтым годзе будзе ажыццяўляць прыём асоб, якія маюць сярэдняю або базавую адукацыю. Вучэбныя планы юрыдычнага каледжа пабудаваны такім чынам, што яго выпускнікі могуць залічвацца для навучання на юрыдычны факультэт адразу на трэці курс. Адметнай рысай прыёму ў гэтым годзе будзе і тое, што на дзевяці факультэтах пры паступленні на дзённую форму навучання і супадзенні ўступных вы-

прабаванняў будзе праводзіцца агульны конкурс па факультэце ў цэлым. Гэта дазволіць залічыць добра падрыхтаваных абітурыентаў, якія па конкурсе не пройдуць на спецыяльнасць, дзе складзецца значны конкурс. Упершыню будзе ўведзена падрыхтоўка спецыялістаў па лячэбнай справе, лінгвакраіназнаўстве, дакументазнаўстве і дакументацыйным забеспячэнні кіравання, кітайскай мове і літаратуры. Пашыраны пералік спецыяльнасцей, па якіх можна атрымаць вышэйшую адукацыю па завочнай форме. На ўсіх спецыяльнасцях уводзіцца дзесяцібальная сістэма ацэнкі ведаў, пры якой да далейшых экзаменаў не будуць дапускацца абітурыенты, якія на бягучым экзамене не набяруць нівонага бала. Мы зыходзім з таго, што ўступныя экзамены ў першую чаргу з'яўляюцца конкурснымі, а не атэстацыйнымі, у сувязі з гэтым галоўная іх мэта — выявіць найбольш падрыхтаваных і таленавітых абітурыентаў. Для пошуку самых таленавітых сярод навучэнцаў выпускных класаў па большасці прадметаў праводзіцца алімпіада «Абітурыент БДУ-2001», пераможцы заключных тураў якой будуць залічаны на адпаведныя спецыяльнасці без уступных выпрабаванняў. Пэўную ролю ў камплектаванні першых курсаў адыгрываюць ліцэй і факультэт даўніверсітэцкай адукацыі, большасць выпускнікоў якіх становяцца студэнтамі БДУ.

Студэнты, якія паспяваюць на добра і выдатна, пасля заканчэння другога курса могуць на платнай аснове паралельна навучацца па другой спецыяльнасці і ў выніку ат-

(Заканчэнне на 2-й стар.)

ДНІ АДКРЫТЫХ ДЗВЯРЭЙ

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 23 і 30 красавіка 2001 года

праводзіць Дні адкрытых дзвярэй

23 красавіка — для абітурыентаў гістарычнага факультэта, факультэта журналістыкі, філалагічнага факультэта, факультэта міжнародных адносін, юрыдычнага факультэта, факультэта філасофіі і сацыяльных навук, факультэта кіравання і сацыяльных тэхналогій, Міжнароднага гуманітарнага інстытута, факультэта менеджменту нерухомай маёмасці.

30 красавіка — для абітурыентаў механіка-матэматычнага факультэта, факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, факультэта радыёфізікі і электронікі, фізічнага

факультэта, хімічнага факультэта, біялагічнага факультэта, географічнага факультэта, факультэта фундаментальнай і нетрадыцыйнай медыцыны, эканамічнага факультэта, юрыдычнага каледжа.

У праграме — сустрэча з кіраўніцтвам ўніверсітэта і прыёмнай камісіяй; азнаямленне з правіламі прыёму ў БДУ на 2001 год; наведванне кафедраў, вучэбных аўдыторый і лабараторый.

Пачатак Дзён адкрытых дзвярэй у 14 гадзін у актавай зале галоўнага корпуса БДУ (прасп. Ф. Скарыны, 4).

ЗАПРАШАЕ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

рымаць два дыпламы. Якасць жа універсітэцкай адукацыі пацвярджаецца тым, што дыпламы Белдзяржуніверсітэта знаходзяцца прызнанне ў большасці краін свету. Праводзімыя намі змены ў арганізацыі падрыхтоўкі бакалаўраў і магістраў дазваляюць яшчэ больш наблізіць падрыхтоўку спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй ва ўніверсітэце па форме і змесце да існуючай сёння сусветнай практыкі і стварыць умовы для абмену студэнтамі з універсітэтамі блізкага і далёкага замежжа.

Значную ўвагу мы надаем і перападрыхтоўцы кадраў з ліку асоб, якія маюць вышэйшую адукацыю. Гэтую функцыю выконваюць Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы і Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, прылёгчай пракратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі. На двух факультэтах ажыццяўляецца перападрыхтоўка кадраў і павышэнне кваліфікацыі ў галіне інфармацыйных тэхналогій, прыкладной матэматыкі і бізнесу, на адным — падрыхтоўка магістраў у галіне менеджменту навукаёмістых тэхналогій. Адапаведная перападрыхтоўка забяспечваецца ў вышэйшай школе экскурсаводаў і менеджэраў турызму.

Сёння ў склад універсітэта ўваходзяць таксама тры буйныя навукова-даследчыя інстытуты, шэраг унітарных вытворчых прадпрыемстваў, навукова-даследчыя лабараторыі і даследныя станцыі, шматлікія цэнтры, сярод якіх нацыянальны навукова-вучэбны цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій, нацыянальны навукова-даследчы цэнтр маніторынгу аэонасферы, нацыянальны цэнтр асабліва ахсцвяемых прыродных тэрыторый, цэнтры сацыялагічных і палітычных даследаванняў, міжнародных даследаванняў, еўрапейскай дакументацыі і інфармацыі, інфармацыйных рэсурсаў і камунікацый, праблем развіцця адукацыі, інфармацыйных тэхналогій, міжнароднай дзейнасці і інш.

Ва ўніверсітэце цяпер навучаецца 15,9 тыс. студэнтаў, працуюць 7,3 тыс. супрацоўнікаў, у тым ліку 2,4 тыс. выкладчыкаў, каля 1 тыс. навуковых супрацоўнікаў, сярод якіх 338 дактароў і 1513 кандыдатаў навук. У вучэбным працэсе прымаюць удзел вядомыя навукоўцы, сярод якіх акадэмікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі М.М. Аляхновіч, Я.М. Бабосаў, І.Дз. Валатоўскі, І.В. Гайшун, Р.Г. Гарэцкі, В.М. Гурын, М.А. Ізобаў, М.П. Касцюк, Ф.М. Капуцкі, А.І. Лесніковіч, У.Ф. Логінаў, А.С. Рубанаў, А.Р. Мартыненка, В.В. Свірыдаў, А.Ф. Чарняўскі і іншыя.

Сёння ў БДУ вядзецца падрыхтоўка кадраў вышэйшай кваліфікацыі па 93 навуковых спецыяльнасцях праз аспірантуру і па

24 — праз дактарантуру. У БДУ дзейнічаюць 26 саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый, на пасяджэннях якіх штогод абараняецца звыш 100 работ.

Асабліва ўвага ва ўніверсітэце надаецца ўмацаванню супрацоўніцтва ў галіне адукацыі і навукі з іншымі айчыннымі і замежнымі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі. БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве больш чым з 60 універсітэтамі, узаемадзейнічае з такімі міжнароднымі арганізацыямі, як ААН, АБСЕ, Еўрапейскі Саюз. Штогод на падрыхтоўчым і асноўных факультэтах, у магістратуры, аспірантуры і дактарантуры навучаюцца або праходзяць стажыроўку каля 500 замежных грамадзян больш чым з 40 краін свету. Выпускнікі міжнароднай школы бізнесу і менеджменту тэхналогій атрымліваюць сумесны беларуска-амерыканскі дыплом. Многія студэнты накіроўваюцца для навучання ў замежныя універсітэты.

Ва ўніверсітэце створаны добрыя ўмовы для працы і адпачынку. Студэнты жывуць у добраўпарадкаваных інтэрнатах, да іх паслуг — стадыёны, спартыўныя залы, басейны, санаторый-прафілакторый. У апошні час створаны школа прыгажосці «Універсум модэс», клуб аўтарскай песні, ліга інтэлектуальных гульняў «Што? Дзе? Калі?», гурток брэйк-данса. Прыхільнікі тэатральнага мастацтва і эстрады маюць магчымасць павышаць сваё майстэрства ў некалькіх студэнцкіх тэатрах і эстраднай студыі. Шырока вядомы ў нашай краіне і за яе межамі мастацкія творчыя калектывы — ансамбль танца «Крыжачок», фальклорна-этнографічны ансамбль «Неруш», акадэмічны хор студэнтаў, аркестр народных інструментаў, хор народнай песні «Родніца». Вялікай папулярнасцю карыстаецца і студэнцкая каманда KB3 — уладальнік тытула чэмпіёна міжнароднага клуба вясёлых і знаходлівых. Традыцыяй ва ўніверсітэце стала правядзенне конкурсу «Міс БДУ».

Дарагія абітурыенты! Незалежна ад выбранай спецыяльнасці навучання ў вас ёсць магчымасць атрымаць у БДУ адукацыю сусветнага ўзроўню. Уступныя экзамены ў Беларускім дзяржаўным універсітэце пачнуцца ўжо 7 ліпеня, што дазволіць вам паспрабаваць свае сілы на ўступных экзаменах у нашым універсітэце, а ў выпадку няўдачы — пры жадаванні ў вас будзе яшчэ магчымасць удзельнічаць у конкурсе ў іншых ВНУ.

Са свайго боку, мы зацікаўлены ў тым, каб самыя падрыхтаваны і таленавітыя маладыя людзі прыйшлі ў нашы студэнцкія аўдыторыі, дзеля чаго на ўступных экзаменах будучы створаны выключна роўныя ўмовы для ўсіх абітурыентаў. Жадаем поспехаў!



**Адказы сакратар
прыёмнай камісіі — дацэнт
Віктар Васільевіч САМАХВАЛ**

Сакратарыят прыёмнай камісіі рыхтуецца да прыёму студэнтаў на першы курс на працягу ўсяго года. Прыём новых студэнтаў з'яўляецца адным з важнейшых мерапрыемстваў у дзейнасці універсітэта, паколькі высакаякасная падрыхтоўка спецыялістаў можа быць забяспечана толькі тады, калі на змену тым, хто ўжо атрымаў дыплом аб вышэйшай адукацыі, у навучальныя аўдыторыі і лабараторыі прыйдуць таленавітыя і падрыхтаваныя да далейшай вучобы маладыя людзі. Мы бачым сваю задачу і ў правядзенні прафарыянтацыйнай работы, у аказанні дапамогі абітурыентам у правільным для сябе выбары спецыяльнасці і, самае галоўнае, у правядзенні арганізацыйных мерапрыемстваў па стварэнні роўных магчымасцей для абітурыентаў на ўступных экзаменах. Прыёмная камісія падрыхтавала «Праграмы ўступных экзаменаў для паступаючых у Беларускі дзяржаўны універсітэт у 2001 годзе», у хуткім часе з'явіцца і адпаведны даведнік, у якім, акрамя правіл прыёму і інфармацыйных матэрыялаў, будучы змешчаны ўзоры экзаменацыйных заданняў мінулага года.

Значную дапамогу абітурыентам акажа і грамадская прыёмная камісія, у складзе якой працуюць у сваёй большасці студэнты. У сувязі са сціслымі тэрмінамі прыёму дакументаў ва ўніверсітэце паступаючым неабходна загадзя паклапаціцца аб атрыманні пашпарта, медыцынскай даведкі і іншых дакументаў, якія пацвярджаюць тыя або іншыя льготы на залічэнне, калі такія маюцца ў адпаведнасці з дзеючымі правіламі прыёму. Паколькі ў нашым універсітэце ўступныя выпрабаванні пачынаюцца на дзесяць дзён раней, чым у іншых ВНУ, прынята рашэнне аб тым, што дакумент аб сярэдняй адукацыі падаецца ў прыёмную камісію БДУ толькі ў арыгінале, што дазволіць без затрымак правесці залічэнне і вызначыцца кожнаму абітурыенту ў неабходнасці здачы ўступных экзаменаў у іншых ВНУ. Неабходна ўважліва сачыць за ўсімі аб'явамі прыёмнай камісіі і не памыляцца пры перапісванні раскладу кансультацый і ўступных экзаменаў. Усё гэта дазволіць пазбегнуць непатрэбных хваляванняў пры паступленні ва ўніверсітэт. А па ўсіх узнікаючых пытаннях неабходна звяртацца туды, куды пададзены дакументы.

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ — 2001

Старшыня прыёмнай камісіі — рэктар Белдзяржуніверсітэта прафесар Аляксандр Уладзіслававіч Казулін.

Першы намеснік старшыні прыёмнай камісіі — першы прарэктар БДУ прафесар Аляксандр Іванавіч Жук.

Намеснік старшыні прыёмнай камісіі — прарэктар па вучэбнай рабоце прафесар Уладзімір Барысавіч Аджаяў.

Адказы сакратар прыёмнай камісіі — начальнік упраўлення вучэбнай і навукова-ме-

тадычнай работы дацэнт Віктар Васільевіч Самахвал.

Адрас для паштовай карэспандэнцыі: 220050, г. Мінск, прасп. Ф. Скарыны, 4, Белдзяржуніверсітэт, прыёмная камісія (указаць факультэт і спецыяльнасць).

Графік работы прыёмнай камісіі: панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца — з 9.00 да 16.00 (перапынак на абед з 12.00 да 13.00); субота — з 9.00 да 13.00; нядзеля — выхадны дзень. Даведкі па тэлефоне 226-59-51.

ПРАВИЛЫ ПРИЁМУ

Ў БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ НА 2001 ГОД

1. Для атрымання бясплатнай першай вышэйшай адукацыі ў Белдзяржуніверсітэт прымаюцца на конкурснай аснове на базе сярэдняй адукацыі:

а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь і беларусы, якія пражываюць за яе межамі;

б) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан;

в) асобы, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі рэспублікі або маюць статус бежанца.

Грамадзяне іншых замежных дзяржаў прымаюцца ў Белдзяржуніверсітэт на платнай падставе па выніках тэсціравання, калі іншае не прадугледжана міждзяржаўнымі пагадненнямі.

2. На платнае навучанне для атрымання першай вышэйшай адукацыі па ўсіх спецыяльнасцях звыш кантрольных лічбаў прыёму, фінансуемых за кошт бюджэтных сродкаў, прымаюцца асобы, якія:

а) станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі па конкурсе на бюджэтных месцы;

б) выказалі жаданне паступаць у Белдзяржуніверсітэт па выніках тэсціравання з правам атрымання на працягу першага года навучання індывідуальных кансультацый без дадатковай аплаты.

Залічэнне на платнае навучанне праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю месц, выдзеленых для кожнай з гэтых катэгорый абітурыентаў.

Колькасць месц на платнай форме навучання па кожнай спецыяльнасці для вышэйназваных катэгорый абітурыентаў вызначаецца ў залежнасці ад наяўнай вучэбна-лабараторнай базы, прафесарска-выкладчыцкага саставу і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара Белдзяржуніверсітэта.

У Міжнародным гуманітарным інстытуце, на факультэце менеджменту нерухомай маёмасці і на факультэце кіравання і сацыяльных тэхналогій навучанне ажыццяўляецца толькі на платнай аснове.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, формы навучання, падставы для залічэння і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара Белдзяржуніверсітэта.

3. Атрыманне другой вышэйшай адукацыі ажыццяўляецца ў БДУ на ўмовах поўнай аплаты за навучанне. Залічэнне ў склад студэнтаў ажыццяўляецца па выніках тэсціравання.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, формы навучання і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара Белдзяржуніверсітэта.

4. На платнае паралельнае навучанне ў Белдзяржуніверсітэт прымаюцца па ўсіх спецыяльнасцях студэнты 3–4 курсаў дзяржаўных ВНУ, якія займаюцца на «добра» і «выдатна». Залічэнне ў склад студэнтаў ажыццяўляецца па выніках тэсціравання.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, формы навучання і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара Белдзяржуніверсітэта.

5. Студэнты Белдзяржуніверсітэта, якія займаюцца на платнай форме навучання і маюць па выніках вучобы адзнакі «добра» і «выдатна», могуць паступаць на конкурснай аснове на адпаведны спецыяльнасці бюджэтных формы навучання без адлічэння з ліку студэнтаў.

6. Паступаючыя ў Белдзяржуніверсітэт для набыцця першай вышэйшай адукацыі падаюць у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара (форма № 1); дакумент дзяржаўнага ўзору аб сярэдняй адукацыі ў арыгінале; 6 фотакартак памерам 3х4 см; медыцынскую даведку па форме 086У (выдадзеную не раней як 15 мая 2001 года). Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выписку з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1 і 2 груп, а таксама дзеці-інваліды прадстаўляюць адпаведныя заключэнні медыка-рэабілітацыйных экспертных камісій аб тым, што ім не супрацьпаказана навучанне ў БДУ і яны могуць наведваць заняткі.

Абітурыенты, якія паступаюць не ў год атрымання сярэдняй адукацыі, абавязаны прадставіць дакументы (дыплом, выписка з працоўнай кніжкі, даведка службы занятасці насельніцтва ці іншае), якія пацвярджаюць іх вучобу або работу за ўсе гады, якія папярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаўляюцца дакументы, якія пацвярджаюць правы абітурыентаў на ільготы, устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, або сведчаць аб іх асабістых талентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

7. Паступаючыя ў Белдзяржуніверсітэт для набыцця другой вышэйшай адукацыі падаюць у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара (форма № 2); натрыяльна завераную копію дыплама аб вышэйшай адукацыі; натрыяльна завераную копію дадатку да дыплама; 6 фотакартак памерам 3х4 см; медыцынскую даведку па форме 086У (выдадзеную не раней як 15 мая 2001 года). Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выписку з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

8. Паступаючыя ў Белдзяржуніверсітэт на паралельнае навучанне падаюць у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара (форма № 3); пісьмовую згоду рэктара ВНУ, дзе вучыцца студэнт (для студэнтаў БДУ — пісьмовую згоду дэкана факультэта); копію заліковай кніжкі, завераную подпісам дэкана і пячаткай факультэта; 6 фотакартак памерам 3х4 см. Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выписку з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

9. Студэнты Белдзяржуніверсітэта, якія займаюцца на платнай форме навучання, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара (форма № 3); копію дакумента аб сярэдняй адукацыі, завераную ўпраўленнем кадраў БДУ; даведку ўпраўлення кадраў, якая пацвярджае факт вучобы ў БДУ і наяўнасць арыгінала дакумента аб сярэдняй адукацыі ў аса-

бовай справе студэнта; копію заліковай кніжкі, завераную подпісам дэкана і пячаткай факультэта; 6 фотакартак памерам 3х4 см. Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выписку з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

10. Дакументы ад паступаючых на дзённую і заочную бюджэтную формы навучання прымаюцца з 22 чэрвеня па 5 ліпеня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца з 7 ліпеня па 20 ліпеня. Залічэнне ў склад студэнтаў на бюджэтнае навучанне — да 22 ліпеня. Пералік уступных выпрабаванняў па кожнай спецыяльнасці даецца ў дадатку 1.

Дакументы ад паступаючых на платнае навучанне ў Міжнародны гуманітарны інстытут, на факультэт менеджменту нерухомай маёмасці і на факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій прымаюцца з 22 чэрвеня па 22 жніўня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца: з 24 ліпеня па 30 ліпеня, з 24 жніўня па 30 жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў — да 31 жніўня. Пералік уступных выпрабаванняў па кожнай спецыяльнасці даецца ў дадатку 1.

Дакументы ад асоб, якія выказалі жаданне паступаць на платнае навучанне для атрымання першай вышэйшай адукацыі па выніках тэсціравання, прымаюцца з 22 чэрвеня па 22 жніўня. Тэсціраванне праводзіцца: 10–11 ліпеня, 20–21 ліпеня, 28–29 жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў — да 31 жніўня. Калі пасля чарговага этапу тэсціравання план прыёму на платнае навучанне на якой-небудзь спецыяльнасці для гэтай катэгорыі абітурыентаў будзе выкананы, то прыём дакументаў па гэтай спецыяльнасці спыняецца. Пералік дысцыплін, па якіх праводзіцца тэсціраванне, даецца ў дадатку 2.

Дакументы ад асоб, якія жадаюць набыць другую вышэйшую адукацыю, прымаюцца з 22 чэрвеня па 22 жніўня. Тэсціраванне праводзіцца: 10–11 ліпеня, 20–21 ліпеня, 28–29 жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў — да 31 жніўня. Пералік дысцыплін, па якіх праводзіцца тэсціраванне, даецца ў дадатку 3.

Дакументы ад асоб, якія паступаюць на паралельнае навучанне, прымаюцца з 22 чэрвеня па 22 жніўня. Тэсціраванне праводзіцца: 10–11 ліпеня, 20–21 ліпеня, 28–29 жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў — да 31 жніўня. Пералік дысцыплін, па якіх праводзіцца тэсціраванне, даецца ў дадатку 2.

11. Уступныя выпрабаванні для асоб, якія жадаюць набыць першую вышэйшую адукацыю, і асоб, якія паступаюць на паралельнае навучанне, праводзяцца па праграмах, што складзены ў адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі агульнай сярэдняй адукацыі і зацверджаны рэктарам БДУ.

Уступныя выпрабаванні для асоб, якія жадаюць набыць другую вышэйшую адукацыю, праводзяцца па спецыяльна распрацаваных праграмах, што зацверджаны рэктарам БДУ. Паступаючыя маюць права здаваць уступныя выпрабаванні па выбары на беларускай або на рускай мове.

Абітурыенты спецыяльнасцей, па якіх прадугледжана магчымасць выбару выпрабавання («беларуская мова і літаратура» або «руская мова і літаратура», «беларуская мова»

(Працяг на 4-й стар.)

ПРАВИЛЫ ПРЫЁМУ

Ў БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ НА 2001 ГОД

(Працяг. Пачатак на 3-й стар.)

або «руская мова», «чалавек і грамадства» або «чалавек і свет»), паведамляюць аб сваім выбары пры падачы дакументаў.

Уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове абітурыенты могуць здаваць па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі. Выключэннем з'яўляецца спецыяльнасць «сучасныя замежныя (англійская, французская, нямецкая) мовы і літаратуры», пры паступленні на якую абітурыенты здаюць уступныя выпрабаванні па замежнай мове ў адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю.

12. На ўступных выпрабаваннях абітурыенты атрымліваюць адзнакі ў балах ад 0 да 10. Абітурыенты, якія не з'явіліся на выпрабаванне без уважлівых прычын або атрымалі адзнаку «нуль», да далейшых выпрабаванняў і ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца.

13. На дзённую форму навучання асобы, якія скончылі сярэдняю навучальную ўстанову з залатым (сярэбраным) медалём, сярэдняю спецыяльную навучальную ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы з атриманнем сярэдняй адукацыі) з дыпломам з адзнакай,

пры паступленні на механіка-матэматычны факультэт, факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, фізічны факультэт, факультэт радыёфізікі і электронікі, хімічны факультэт, біялагічны факультэт, географічны факультэт, гістарычны факультэт, факультэт фундаментальнай і нетрадыцыйнай медыцыны, факультэт менеджменту нерухомай маёмасці, факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій, у Міжнародны гуманітарны інстытут здаюць адзін экзамен, які прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў першым. Пры атрыманні адзнакі «дзесяць» або «дзесяць» яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоўчых адзнак — здаюць астатнія экзамены;

пры паступленні на філалагічны факультэт (спецыяльнасці беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура) здаюць два экзамены, якія прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў першым. Пры атрыманні на абодвух экзаменах адзнак «дзесяць» або «дзесяць» яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоўчых адзнак — здаюць астатнія экзамены;

пры паступленні на факультэт філасофіі і сацыяльных навук, эканамічны факультэт, факультэт міжнародных адносін, юрыдычны факультэт, факультэт журналістыкі, філалагічны факультэт (спецыяльнасці славянскія (сербская і харвацкая) мовы і літаратуры, сучасныя замежныя (англійская, нямецкая, французская, італьянская) мовы і літаратуры, кітайская мова і літаратура) здаюць усе экзамены.

14. Пры паступленні на завочную форму навучання на юрыдычны факультэт па спецыяльнасці правазнаўства асобы, якія скончылі сярэдня спецыяльную навучальную ўстанову па адпаведнай ці роднаснай спецыяльнасці з дыпломам з адзнакай і працуюць па атрыманай спецыяльнасці не менш за 6 месяцаў, залічваюцца па выніках тэсціравання па асновах права. Для выпускнікоў ССНУ 2001 года працоўны стаж не патрабуецца. Дакументы ад такіх асоб прымаюцца да 2 ліпеня ўключна, тэсціраванне — 4 ліпеня. Не залічаныя па выніках тэсціравання паступаюць на агульных падставах.

15. На вочна-завочную форму навучання

па спецыяльнасці фармацыя прымаюцца толькі асобы, якія скончылі сярэдня спецыяльную медыцынскую навучальную ўстанову і працуюць у сістэме аховы здароўя па атрыманай спецыяльнасці не менш за 6 месяцаў. Для выпускнікоў ССНУ 2001 года працоўны стаж не патрабуецца.

16. Асобы, якія скончылі сярэдняю спецыяльную навучальную ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы з атриманнем сярэдняй адукацыі) з дыпломам з адзнакай па адпаведнай ці роднаснай спецыяльнасці, а таксама асобы, якія скончылі сярэдняю навучальную ўстанову з медалём і маюць стаж практычнай работы не менш за 6 месяцаў па адпаведнай ці роднаснай спецыяльнасці пры паступленні на завочную форму навучання на механіка-матэматычны факультэт, біялагічны факультэт, географічны факультэт, гістарычны факультэт, эканамічны факультэт, факультэт філасофіі і сацыяльных навук, факультэт журналістыкі, філалагічны факультэт, факультэт фундаментальнай і нетрадыцыйнай медыцыны (спецыяльнасць медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву), факультэт менеджменту нерухомай маёмасці, факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій, у Міжнародны гуманітарны інстытут здаюць адзін экзамен, які прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў першым. Пры атрыманні адзнакі «дзесяць» або «дзесяць» яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоўчых адзнак — здаюць астатнія экзамены.

Асобы, якія скончылі сярэдняю спецыяльную медыцынскую навучальную ўстанову з дыпломам з адзнакай, пры паступленні на вочна-завочную форму навучання па спецыяльнасці фармацыя здаюць адзін экзамен, які прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў першым. Пры атрыманні адзнакі «дзесяць» або «дзесяць» яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоўчых адзнак — здаюць астатнія экзамены.

17. Выпускнікі ліцэя БДУ 2001 года, якія маюць у атэстаце толькі добрыя і выдатныя адзнакі, прымаюцца на ўмовах, прадугледжаных дадзенымі Правіламі прыёму для асоб, якія скончылі сярэдняю школу з залатым (сярэбраным) медалём.

Выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ 2001 года пры паступленні на спецыяльнасці, якія адпавядаюць профілю іх навучання, залічваюцца па-за конкурсам пры ўмове атрымання на ўступных выпрабаваннях адзнак не ніжэй, чым «сем».

18. Пераможцы алімпіяд «Абітурыент БДУ-2001» залічваюцца на адпаведныя факультэты без уступных выпрабаванняў. Прызёры гэтых алімпіяд прымаюцца на ўмовах, прадугледжаных дадзенымі Правіламі прыёму для асоб, якія скончылі сярэдняю школу з залатым (сярэбраным) медалём. Прызёрам алімпіяды па матэматыцы і эканоміцы можа быць выстаўлена экзаменацыйная адзнака «дзесяць» або «дзесяць» па матэматыцы (пісьмова) у залежнасці ад колькасці балаў, набраных імі ў заключным туры алімпіяды.

19. Прызёры міжнародных прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных з удзелам Міністэрства адукацыі ў бягучым навучальным годзе, залічваюцца без уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці.

Пераможцы (дыплом 1 ступені) рэспубліканскіх прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў

бягучым навучальным годзе, залічваюцца без уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці. Пры паступленні на іншыя спецыяльнасці такія асобы па іх жаданні могуць быць вызвалены ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі «дзесяць».

Пераможцы (дыплом 2 ступені) рэспубліканскіх прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў бягучым навучальным годзе, вызваляюцца ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі «дзесяць» пры ўмове паступлення на іншыя спецыяльнасці. Пры паступленні на іншыя спецыяльнасці такія асобы па іх жаданні могуць быць вызвалены ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі «восем».

Пераможцы (дыплом 3 ступені) рэспубліканскіх прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў бягучым навучальным годзе, па іх жаданні могуць быць вызвалены ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі «дзесяць» пры ўмове паступлення на іншыя спецыяльнасці. Пры паступленні на іншыя спецыяльнасці такія асобы па іх жаданні могуць быць вызвалены ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі «сем».

Пералік агульнаадукацыйных прадметаў і адпаведных ім спецыяльнасцей у Белдзяржуніверсітэце даецца ў дадатку 4.

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па матэматыцы пры паступленні на механіка-матэматычны факультэт, факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі адпаведная адзнака выстаўляецца па матэматыцы (вусна, з пісьмовым заданнем).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па фізіцы пры паступленні на фізічны факультэт, факультэт радыёфізікі і электронікі адпаведная адзнака выстаўляецца па фізіцы (вусна, з пісьмовым заданнем).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па гісторыі пры паступленні на гістарычны факультэт адпаведная адзнака выстаўляецца па сусветнай гісторыі навейшага часу (пісьмова).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове пры паступленні на спецыяльнасць беларуская мова і літаратура філалагічнага факультэта адпаведная адзнака выстаўляецца па беларускай мове (пісьмовае тэсціраванне).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па рускай мове пры паступленні на спецыяльнасць руская мова і літаратура філалагічнага факультэта адпаведная адзнака выстаўляецца па рускай мове (пісьмовае тэсціраванне).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па замежных мовах пры паступленні на спецыяльнасці сучасныя замежныя (англійская, нямецкая, французская, італьянская) мовы і літаратуры, кітайская мова і літаратура філалагічнага факультэта адпаведная адзнака выстаўляецца па замежнай мове (лексіка-граматычны тэст).

Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па інфарматыцы (дыплом 1 ступені) пры паступленні на спецыяльнасць інфарматыка залічваюцца без уступных выпрабаванняў.

Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па інфарматыцы (дыплومی 2, 3 ступені) пры паступленні на спецыяльнасць інфарматыка прымаюцца на ўмовах, прадугледжаных

дадзенымі Правіламі прыёму для асоб, якія скончылі сярэднюю школу з залатым (сярэбраным) медалём.

Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па астраноміі (дыплом 1 ступені) пры паступленні на спецыяльнасці фізіка, фізіка (аддзяленне менеджменту) залічваюцца без уступных выпрабаванняў.

Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па астраноміі (дыпламы 2, 3 ступені) пры паступленні на спецыяльнасці фізіка, фізіка (аддзяленне менеджменту) прымаюцца на ўмовах, прадугледжаных дадзенымі Правіламі прыёму для асоб, якія скончылі сярэднюю школу з залатым (сярэбраным) медалём.

20. У красавіку 2001 года прыёмная камісія праводзіць папярэднія платныя экзамены па матэматыцы (пісьмова), па беларускай мове або рускай мове (пісьмовае тэсціраванне), па беларускай мове і літаратуры або рускай мове і літаратуры (сачыненне). Выстаўлена адзнака па жаданні абітурыента можа быць залічана ў якасці экзаменацыйнай адзнакі на ўступных выпрабаваннях. У гэтым выпадку даведка аб атрыманай на папярэднім экзамене адзнацы павінна быць прадстаўлена ў прыёмную камісію пры падачы дакументаў.

21. Залічэнне ва ўніверсітэт на бюджэтныя месцы праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпрабаваннях.

Пры паступленні на дзённую форму навучання на механіка-матэматычны факультэт, факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, фізічны факультэт, хімічны факультэт, біялагічны факультэт, гістарычны факультэт, эканамічны факультэт конкурс праводзіцца па факультэце ў цэлым. Пры паступленні на факультэт радыёфізікі і электронікі агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей радыёфізіка, фізічная электроніка. Пры паступленні на геаграфічны факультэт агульны конкурс праводзіцца для спецыяльнасцей геаграфія, геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы, геалогія і разведка карысных выкапняў. Пры паступленні на іншыя факультэты конкурс праводзіцца па асобных спецыяльнасцях.

Выпускнікам сельскіх школ 2001 года, якія

пастаянна пражываюць у сельскай мясцовасці, пры паступленні на ўсе спецыяльнасці і формы навучання дадаткова налічваюцца тры балы.

На завочную форму навучання па конкурсе ў першую чаргу залічваюцца абітурыенты, якія маюць сярэднюю спецыяльную ці сярэднюю прафесійна-тэхнічную адукацыю або стаж практычнай работы не менш за 6 месяцаў і паступаюць на адпаведныя ці роднасныя спецыяльнасці. Іншыя асобы, якія набяраюць на ўступных выпрабаваннях аднолькавы ці вышэйшы бал, залічваюцца ў межах 20 % ад кантрольных лічбаў прыёму па дадзенай спецыяльнасці.

Перад залічэннем абітурыенты, станюча вытрымаўшы ўсе ўступныя выпрабаванні, праходзяць абавязковае суб'едаванне з дэканам адпаведнага факультэта.

22. Залічэнне абітурыентаў на ўмовах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкі спецыялістаў ажыццяўляецца па асобным конкурсе згодна з планами мэтавага кантрактага набору, зацверджанымі прыёмнай камісіяй універсітэта. У выпадках, калі конкурс на мэтавы кантрактныя месцы па якім-небудзь раёне складзе менш 2 чалавек на месца, прадстаўнікі гэтага раёна паступаюць на агульных падставах.

23. Па-за конкурсам пры атрыманні на ўступных выпрабаваннях адзнак у балах не ніжэй чым «пяць» пры паступленні на дзённую і завочную формы навучання залічваюцца:

- а) воіны-інтэрнацыяналісты;
- б) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў;
- в) дзеці з сем'яў ваеннаслужачых або рабочых і служачых, што займалі штатныя пасады ў ваенскіх частках, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі ў час праходжання вайсковай службы або працы ў складзе савецкіх войскаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў ваеннаслужачых, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры праходжанні вайсковай службы;
- г) дзеці з сем'яў асоб начальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні,

а таксама дзеці з сем'яў асоб начальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры выкананні службовых абавязкаў;

д) інваліды 1 і 2 груп, а таксама дзеці-інваліды;

е) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

ж) беларусы замежжа па рэкамендацыях беларускіх суполак або навучальных устаноў замежжа на спецыяльна вылучаныя прыёмнай камісіяй БДУ месцы.

24. Пры іншых роўных умовах пераважнае права на залічэнне пры паступленні на дзённае і завочнае навучанне маюць:

а) інваліды 3 групы пры адсутнасці медыцынскіх супрацьпаказанняў;

б) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, якія маюць ільготы, устаноўленыя заканадаўствам, і рэкамендацыі воінскіх часцей;

г) выпускнікі ліцэя БДУ 2001 года;

д) выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ 2001 года пры паступленні на спецыяльнасці, якія адпавядаюць профілю іх навучання;

е) выпускнікі Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа 2001 года пры паступленні на адпаведныя спецыяльнасці;

ж) асобы, якія маюць стаж практычнай работы не менш двух гадоў;

з) асобы, якія скончылі сярэднюю навучальную ўстанову з залатым (сярэбраным) медалём, сярэднюю спецыяльную навучальную ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы з атрыманнем сярэдняй адукацыі) з дыпламам з адзнакай.

25. Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыёмам у БДУ, якія не адлюстраваны ў дадзеных Правілах, канчаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй.

БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТ АБ'ЯЎЛЯЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ПАПЯРЭДНІХ ПЛАТНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ ДЛЯ ПАСТУПАЮЧЫХ У БДУ Ў 2001 ГОДЗЕ

Мэтай правядзення папярэдніх платных экзаменаў з'яўляецца прадстаўленне абітурыентам магчымасці азнаёміцца з парадкам правядзення ў БДУ ўступных экзаменаў па матэматыцы (пісьмова), па беларускай мове або рускай мове (пісьмовае тэсціраванне), па беларускай мове і літаратуры або рускай мове і літаратуры (сачыненне), іх зместам і ўзроўнем прад'яўляемых на іх патрабаванняў, ацаніць узровень сваёй падрыхтоўкі для ўдзелу ў конкурсных уступных экзаменах.

Папярэднія платныя экзамены праводзяцца прыёмнай камісіяй БДУ ў поўнай адпаведнасці з нарматыўнымі дакументамі па арганізацыі і правядзенні ўступных экзаменаў.

Па выніках папярэдніх экзаменаў выстаўляюцца адзнакі, якія па жаданні абітурыента могуць быць залічаны ў якасці экзаменацыйных адзнак пры паступленні ў 2001 годзе ў БДУ на тыя спецыяльнасці, дзе такія экзамены прадугледжаны «Правіламі прыёму».

Папярэднія экзамены праводзяцца: па беларускай мове або рускай мове (пісьмовае тэсціраванне), па беларускай мове і літаратуры або рускай мове і літаратуры (сачыненне) — 22 красавіка; па матэматыцы (пісьмова) — 29 красавіка.

Удзел у адным экзамене аплачваецца ў

памеры 10 (дзесяці) мінімальнага зароботнага плат. Для абітурыентаў, якія пастаянна пражываюць у сельскай мясцовасці, памер аплаты зніжаны да 7 (сямі) мінімальнага зароботнага плат. Грошы адпраўляюцца паштовым або банкаўскім пераводам з паметкай «Папярэдні экзамен» на адрас: 220050, г. Мінск, прасп. Ф. Скарыны, 4, Белдзяржуніверсітэт, разліковы рахунак 3622204930033 у Мінскай гарадской дырэкцыі ААТ «Белбизнесбанк», код 764. Жадаючыя могуць ажыццявіць аплату не пасрэдна ў разлікова-касавых цэнтрах Белдзяржуніверсітэта (вул. Кастрычніцкая, 10 ці вул. Багумірская, 9).

Для ўдзелу ў папярэднім экзамене абітурыенты ажыццяўляюць адпаведную аплату і падаюць заяву на імя рэктара БДУ, у якой указваюць:

- 1) прозвішча, імя, імя па бацьку;
- 2) поўны хатні адрас з паштовым індэксам і тэлефонам;
- 3) назву папярэдняга экзамену;
- 4) навучэнцы — школу і клас або навучальную ўстанову і курс, а тыя, хто ўжо мае сярэднюю адукацыю, — год заканчэння навучальнай установы і характар цяперашніх заняткаў;
- 5) факультэт, спецыяльнасць і форму

навучання, на якую збіраецца паступаць абітурыент.

Копія квітання аб аплаце прыкладаецца да заявы.

Абітурыенты, якія вырашылі прыняць удзел у двух экзаменах, заяву на кожны экзамен пішуць асобна.

Заявы накіроўваюцца пісьмом на адрас: 220050, г. Мінск, прасп. Ф. Скарыны, 4, Белдзяржуніверсітэт, прыёмная камісія або падаюцца непасрэдна ў сакратарыят прыёмнай камісіі (вул. Ленінградская, 12, п. 123; тэл. 226-59-51).

Апошні тэрмін адпраўкі заяў — 10 красавіка 2001 г.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў папярэдніх платных экзаменаў будзе ажыццяўляцца з 8-00 да 8-45 у вестыбюлі галоўнага корпуса БДУ (прасп. Ф. Скарыны, 4). Накіраванне ў аўдыторыю будзе выдавацца толькі пры прад'яўленні пашпарта ці іншага пасведчання асобы, выдадзенага органамі Міністэрства ўнутраных спраў, і квітання аб аплаце.

Пачатак папярэдніх платных экзаменаў у 9-00.

Прыёмная камісія

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ
У БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТ У 2001 ГОДЗЕ

ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)	УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ	ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)	УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ
МЕХАНІКА- МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка (Д, З) 2. Матэматычная электроніка (Д) 3. Камп'ютэрная матэматыка (Д) 4. Матэматычныя метады ў эканоміцы (Д) 5. Механіка (Д)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Матэматыка (пісьмова) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)	3. Гісторыка- архівазнаўства (Д, З) 4. Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне кіравання (Д, З) ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская мова і літаратура (Д, З)	4. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 1. Беларуская мова (пісьмовае тэсціраванне) 2. Беларуская літаратура (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка (Д) 2. Інфарматыка (Д) 3. Эканамічная кібернетыка (Д) 4. Актуарная матэматыка (Д)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Матэматыка (пісьмова) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)	2. Руская мова і літаратура (Д, З) 3. Славянскія (сербская і харвацкая) мовы і літаратуры (Д)	1. Руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 2. Руская літаратура (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 1. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 2. Беларуская літаратура або руская літаратура (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка (Д) 2. Фізічная электроніка (Д) 3. Камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг (Д)	1. Фізіка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Фізіка (пісьмова) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)	4. Сучасныя замежныя (англійская, нямецкая, французская, італьян- ская) мовы і літаратуры (Д) 5. Кітайская мова і літаратура (Д)	1. Замежная мова (вусна, з аўдзіраваннем) 2. Замежная мова (лексіка-граматычны тэст) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Беларуская літаратура або руская літаратура (вусна, з пісьмовым заданнем)
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (Д) 2. Фізіка (адаптыраванае менеджменту) (Д)	1. Фізіка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Фізіка (пісьмова) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)	ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка (Д, З) 2. Інфармацыя і камунікацыя (Д) 3. Літаратурная работа (Д)	1. Творчае сачыненне (пісьмова, на беларускай або рускай мове, з дзвюма адзнакамі — за змест, веданне літаратурных крыніц і за пісьменнасць) 2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Творчае тэсціраванне (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да пяці дадатковых балаў)
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (Д) 2. Хімія лекавых злучэнняў (Д) 3. Хімічная экалогія (Д)	1. Хімія (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Матэматыка (пісьмова) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)	4. Міжнародная журналістыка (Д)	1. Творчае сачыненне (пісьмова, на беларускай або рускай мове, з дзвюма адзнакамі — за змест, веданне літаратурных крыніц і за пісьменнасць) 2. Замежная мова (вусна, з лексіка- граматычным тэстам і аўдзіраваннем) 3. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Творчае тэсціраванне (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да пяці дадатковых балаў)
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія (Д, З) 2. Біятэхналогія (Д) 3. Экалогія (Д, З)	1. Біялогія (пісьмова) 2. Хімія (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)	ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны (Д)	1. Сусветная гісторыя навейшага часу (пісьмова) 2. Замежная мова (вусна, з лексіка- граматычным тэстам і аўдзіраваннем) 3. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне)
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія (Д, З) 2. Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы (Д) 3. Геалогія і разведка карысных выкапняў (Д) 4. Экалогія (Д, З)	1. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Матэматыка (пісьмова) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)	2. Міжнароднае права (Д) 3. Лінгвакраізназнаўства /Кітай/ (Д)	1. Сусветная гісторыя навейшага часу (пісьмова) 2. Замежная мова (вусна, з лексіка- граматычным тэстам і аўдзіраваннем) 3. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне)
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя (Д, З) 2. Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры (Д, З)	1. Гісторыя Беларусі (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Сусветная гісторыя навейшага часу (пісьмова) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)	4. Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя адносіны (Д) 5. Менеджмент у сферы міжнароднага турызму (Д) 6. Мытная справа (Д)	1. Матэматыка (пісьмова) 2. Замежная мова (вусна, з лексіка- граматычным тэстам і аўдзіраваннем) 3. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданнем) 4. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне)

ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)	УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія (Д, 3) 2. Сацыялогія (Д, 3) 3. Інфармацыя і камунікацыя (Д)	1. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне)
4. Псіхалогія (Д)	1. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Біялогія (пісьмова) 4. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне)
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія (Д)	1. Сусветная гісторыя навейшага часу (пісьмова) 2. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 4. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
2. Правазнаўства (Д, 3) 3. Эканамічнае права (Д)	1. Матэматыка (пісьмова) 2. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя (Д, 3) 2. Менеджмент (Д, 3) 3. Эканоміка (Д)	1. Матэматыка (пісьмова) 2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем)
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Менеджмент у сацыяльнай сферы (Д)	1. Матэматыка (пісьмова) 2. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)
2. Медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву (Д, 3)	1. Біялогія (пісьмова) 2. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)
3А. Фармацыя (Д)	1. Хімія (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Біялогія (пісьмова) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)

ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)	УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ
3Б. Фармацыя (В-З)	1. Асновы медыцынскіх ведаў (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 3. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)
4. Лячэбная справа (Д)	1. Біялогія (пісьмова) 2. Фізіка (пісьмова) 3. Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура (сачыненне) 4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 дадатковых балаў)
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу) (Д, 3) 2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — арганізацыя сацыяльна- псіхалагічнай дапамогі насельніцтву) (Д, 3)	1. Чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
3. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам прадпрыемстваў і працоўнымі рэсурсамі) (Д, 3)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Сучасныя замежныя мовы (Д)	1. Замежная мова (вусна, з аўдзіраваннем) 2. Замежная мова (лексіка-граматычны тэст) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне)
2. Дызайн (Д) 3. Архітэктура (Д)	1. Малюнак 2. Вольная кампазіцыя 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 4. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
4. Культуралогія (спецыялізацыя — рэлігіязнаўства) (Д, 3)	1. Сусветная гісторыя навейшага часу (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
5. Маркетынг (Д, 3)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМОЙ МАЁМАСЦІ 1. Менеджмент на рынку нерухомай маёмасці (Д, 3)	1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданнем) 2. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне) 3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем)

Дадатак 2.

ПЕРАЛІК ДЫСЦЫПЛІН, ПА ЯКІХ ПРАВОДЗІЦЦА ТЭСЦІРАВАННЕ АБІТУРЫЕНТАЎ, ЯКІЯ ПАСТУПАЮЦЬ НА ПЛАТНАЕ НАВУЧАННЕ ДЛЯ НАБЫЦЦЯ ПЕРШАЙ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ І ПАРАЛЕЛЬНАЕ НАВУЧАННЕ

ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)	ДЫСЦЫПЛІ- НЫ
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка 2. Матэматычная электроніка 3. Камп'ютэрная матэматыка 4. Матэматычныя метады ў эканоміцы 5. Механіка	Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)	ДЫСЦЫПЛІ- НЫ
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка 3. Эканамічная кібернетыка 4. Актуарная матэматыка	Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫАЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫАЛІЗАЦЫІ)	ДЫСЦЫПЛІ- НЫ
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Менеджмент 3. Эканоміка ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫАЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Менеджмент ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Менеджмент у сацыяльнай сферы МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Маркетынг ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ 1. Менеджмент на рынку нерухомай маёмасці	Матэматыка
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка 2. Фізіка (аддзяленне менеджменту) ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг	Фізіка
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія 2. Хімія лекавых злучэнняў 3. Хімічная экалогія ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Фармацыя (Д)	Хімія
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біятэхналогія 3. Экалогія ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву 2. Лячэбная справа	Біялогія
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы 3. Геалогія і разведка карысных выкапняў 4. Экалогія	Геаграфія
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне кіравання	Гісторыя Беларусі
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская мова і літаратура	Беларуская мова і літаратура

ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫАЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫАЛІЗАЦЫІ)	ДЫСЦЫПЛІ- НЫ
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Руская мова і літаратура	Руская мова і літаратура
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Славянскія (сербская і харвацкая) мовы і літаратуры	Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сучасныя замежныя (англійская, нямецкая, французская, італьянская) мовы і літаратуры 2. Кітайская мова і літаратура МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Сучасныя замежныя мовы	Замежная мова
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны 2. Міжнароднае права 3. Лінгвакраіназнаўства (Кітай)	Сусветная гісторыя навейшага часу Замежная мова
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя адносіны 2. Менеджмент у сферы міжнароднага турызму 3. Мытная справа	Матэматыка Замежная мова
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫАЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія 3. Інфармацыя і камунікацыя 4. Псіхалогія ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Правазнаўства 2. Эканамічнае права 3. Паліталогія ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка 2. Міжнародная журналістыка 3. Інфармацыя і камунікацыя 4. Літаратурная работа	Чалавек і грамадства або чалавек і свет Замежная мова
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫАЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства 2. Сацыяльная работа	Чалавек і грамадства або чалавек і свет
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Дызайн 2. Архітэктура	Малюнак Вольная кампазіцыя
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Культуралогія	Сусветная гісторыя навейшага часу
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Фармацыя (В-З)	Асновы медыцынскіх ведаў

Дадатак 3.

ПЕРАЛІК ДЫСЦЫПЛІН, ПА ЯКІХ ПРАВОДЗІЦА ТЭСЦІРАВАННЕ АБІТУРЫЕНТАЎ, ЯКІЯ ПАСТУПАЮЦЬ НА ПЛАТНАЕ НАВУЧАННЕ ДЛЯ НАБЫЦЦЯ ДРУГОЙ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ

СПЕЦЫАЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫАЛІЗАЦЫІ)	ДЫСЦЫПЛІ- НЫ
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка 2. Матэматычная электроніка 3. Камп'ютэрная матэматыка 4. Матэматычныя метады ў эканоміцы 5. Механіка ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка	Матэматыка

СПЕЦЫАЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫАЛІЗАЦЫІ)	ДЫСЦЫПЛІ- НЫ
3. Эканамічная кібернетыка 4. Актуарная матэматыка	Матэматыка

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)	ДЫСЦЫПЛІНЫ
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка 2. Фізіка (аддзяленне менеджменту) ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг	Фізіка
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія 2. Хімія лекавых злучэнняў 3. Хімічная экалогія ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Фармацыя (Д)	Хімія
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біятэхналогія 3. Экалогія ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву 2. Лячэбная справа ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Сацыяльная работа	Біялогія
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы 3. Геалогія і разведка карысных выкапняў 4. Экалогія	Геаграфія
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне кіравання	Гісторыя Беларусі
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Славянскія (сербская і харвацкая) мовы і літаратуры	Беларуская мова і літаратура або руская мова і літаратура
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская мова і літаратура	Беларуская мова і літаратура
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Руская мова і літаратура	Руская мова і літаратура

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)	ДЫСЦЫПЛІНЫ
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сучасныя замежныя (англійская, нямецкая, французская, італьянская) мовы і літаратуры 2. Кітайская мова і літаратура МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Сучасныя замежныя мовы	Замежная мова
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Менеджмент 3. Эканоміка ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя адносіны 2. Менеджмент у сферы міжнароднага турызму 3. Мытная справа ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Менеджмент у сацыяльнай сферы ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ 1. Менеджмент на рынку нерухомай маёмасці МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Маркетынг ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Менеджмент	Асновы эканамічнай тэорыі
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія 3. Псіхалогія 4. Інфармацыя і камунікацыя	Асновы філасофіі
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнароднае права 2. Міжнародныя адносіны 3. Лінгвакраіназнаўства (Кітай) МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Культуралогія	Сусветная гісторыя навейшага часу
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка 2. Міжнародная журналістыка 3. Інфармацыя і камунікацыя 4. Літаратурная работа	Асновы функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Правазнаўства 2. Паліталогія 3. Эканамічнае права ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства	Асновы права
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Дызайн 2. Архітэктура	Малюнак і вольная кампазіцыя

Дадатак 4.

ПЕРАЛІК АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ І АДПАВЕДНЫХ ІМ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ У БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭЦЕ

АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫЯ ПРАДМЕТЫ	ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)
Матэматыка	МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка 2. Матэматычная электроніка 3. Камп'ютэрная матэматыка 4. Матэматычныя метады ў эканоміцы 5. Механіка ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка 3. Эканамічная кібернетыка 4. Актарная матэматыка ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Менеджмент у сацыяльнай сферы

АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫЯ ПРАДМЕТЫ	ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)
Інфарматыка	ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Інфарматыка
Фізіка	ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка 2. Фізіка (аддзяленне менеджменту) ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг
Астраномія	ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка 2. Фізіка (аддзяленне менеджменту)

АГУЛЬНААДУ-КАЦЫЙНЫЯ ПРАДМЕТЫ	ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)
Хімія	ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія 2. Хімія лекавых злучэнняў 3. Хімічная экалогія ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Фармацыя (Д)
Біялогія	БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біятэхналогія 3. Экалогія ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ 1. Медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву 2. Лячэбная справа
Беларуская мова і літаратура	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская мова і літаратура
Руская мова і літаратура	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Руская мова і літаратура

АГУЛЬНААДУ-КАЦЫЙНЫЯ ПРАДМЕТЫ	ФАКУЛЬТЭТЫ, СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)
Геаграфія	ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы 3. Геалогія і разведка карысных выкапняў 4. Экалогія
Гісторыя	ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне кіравання
Замежныя мовы	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сучасныя замежныя (англійская, нямецкая, французская, італьянская) мовы і літаратуры 2. Кітайская мова і літаратура

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА ў 2001 ГОДЗЕ (дзённая форма навучання)

Факультэт	Назва спецыяльнасці (спецыялізацыі)	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне	
			па выніках экзаменаў	Па выніках тэсціравання
Мехмат	Матэматыка	80	10	5
	Матэматычная электроніка	25	5	5
	Камп'ютэрная матэматыка	20	5	5
	Матэматычныя метады ў эканоміцы	20	5	5
	Механіка	25	5	5
	Усяго	170	30	25
ФПМІ	Прыкладная матэматыка	85	10	5
	Інфарматыка	60	10	5
	Эканамічная кібернетыка	15	10	5
	Актуарная матэматыка	15	10	5
	Усяго	175	40	20
Фізфак	Фізіка	110	10	5
	Фізіка (аддзяленне менеджменту)	15	10	5
	Усяго	125	20	10
ФРФЭ	Радыефізіка	60	10	5
	Фізічная электроніка	50	10	5
	Камерцыйная дзейнасць на рынку радыеэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг	15	10	5
	Усяго	125	30	15
Хімфак	Хімія	60	3	2
	Хімія лекавых злучэнняў	25	6	4
	Хімічная экалогія	15	3	2
	Усяго	100	12	8
Біяфак	Біялогія	65	24	6
	Біятэхналогія	20	6	4
	Экалогія	15	6	4
	Усяго	100	36	14
Гістфак	Гісторыя	75	50	10
	Гісторыка-архівазнаўства	15	16	2
	Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры	15	15	2
	Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне кіравання	15	14	4
	Усяго	120	95	18
Геафак	Геаграфія	65	6	4
	Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы	15	3	2
	Геалогія і разведка карысных выкапняў	15	3	2
	Экалогія	15	3	2
	Усяго	110	15	10

ЭФ	Эканамічная тэорыя	20	12	3
	Менеджмент	20	15	5
	Эканоміка	20	12	3
	Усяго	60	39	11
ФФСН	Філасофія	30	7	3
	Сацыялогія	20	7	3
	Псіхалогія	20	7	3
	Інфармацыя і камунікацыя	20	7	3
	Усяго	90	28	12
Журфак	Журналістыка	50	20	5
	Міжнародная журналістыка	15	10	5
	Інфармацыя і камунікацыя	15	10	5
	Літаратурная работа	15	10	5
	Усяго	95	50	20
Філфак	Беларуская мова і літаратура	70	8	2
	Руская мова і літаратура	50	8	2
	Славянскія мовы і літаратуры	15	3	2
	Сучасная англійская мова і літаратура	25	7	3
	Сучасная французская мова і літаратура	15	3	2
	Сучасная нямецкая мова і літаратура	15	3	2
	Сучасная італьянская мова і літаратура	15	3	2
	Кітайская мова і літаратура	10	3	2
	Усяго	215	38	17
ФМА	Міжнародныя адносіны	19	20	5
	Міжнароднае права	19	20	5
	Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя адносіны	19	20	5
	Менеджмент у сферы міжнароднага турызму	19	15	5
	Мытная справа	19	15	5
	Лінгвакраіназнаўства (Кітай)	10	10	5
	Усяго	105	100	30
Юрфак	Правазнаўства	130	35	15
	Паліталогія	20	10	5
	Эканамічнае права	25	15	10
	Усяго	175	60	30
ФФНМ	Менеджмент у сацыяльнай сферы	15	10	5
	Медыка-сац. дапамога насельніцтву	15	10	5
	Фармацыя	15	30	10
	Лячэбная справа	15	10	5
	Усяго	60	60	25

ФКСТ	Правовое забеспячэнне бізнесу	—	45	5
	Арганізацыя сацыяльна-псіхалагічнай дапамогі насельніцтву	—	45	5
	Кіраванне персаналам прадпрыемстваў і працоўнымі рэсурсамі	—	45	5
	Усяго	—	135	15

ФМНМ	Менеджмент на рынку нерухомай маёмасці	—	90	10
	Усяго	—	90	10
МГП	Сучасныя замежныя мовы	—	60	10
	Дызайн	—	18	2
	Культуралогія (спецыялізацыя — рэлігіязнаўства)	—	12	3
	Архітэктура	—	17	3
	Маркетынг	—	25	5
	Усяго	—	132	23
УСЯГО		1825	1010	313

**ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС
БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА ў 2001 ГОДЗЕ
(завочная форма навучання)**

Факультэт	Назва спецыяльнасці (спецыялізацыі)	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне	
			па выніках экзаменаў	па выніках тэсціравання
Мехмат	Матэматыка	20	1	1
	Усяго	20	1	1
Біяфак	Біялогія	40	20	5
	Экалогія	10	8	2
	Усяго	50	28	7
Геафак	Геаграфія	35	4	1
	Экалогія	15	2	1
	Усяго	50	6	2
Гістфак	Гісторыя	45	25	10
	Гісторыка-архівазнаўства	15	10	5
	Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры	15	10	5
	Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне кіравання	15	10	5
	Усяго	90	55	25
ЭФ	Эканамічная тэорыя	10	5	5
	Менеджмент	10	5	5
	Усяго	20	10	10
ФФСН	Філасофія	15	2	1
	Сацыялогія	15	2	1
	Усяго	30	4	2
Журфак	Журналістыка	30	20	5
	Усяго	30	20	5
Філфак	Беларуская мова і літаратура	50	4	1
	Руская мова і літаратура	25	4	1
	Усяго	75	8	2
Юрфак	Правознаўства	65	30	20
	Правознаўства (2-я выш. адукацыя)	—	—	70
	Эканамічнае права (2-я выш. адукацыя)	—	—	30
	Усяго	65	30	120
ФФМН	Фармацыя	10	20	5
	Медыка-сац. дапамога насельніцтву	10	10	5
	Усяго	20	30	10
ФКСТ	Правовое забеспячэнне бізнесу	—	20	5
	Арганізацыя сацыяльна-псіхалагічнай дапамогі насельніцтву	—	30	5
	Кіраванне персаналам прадпрыемстваў і працоўнымі рэсурсамі	—	20	5
	Усяго	—	70	15
ФМНМ	Менеджмент на рынку нерухомай маёмасці	—	55	5
	Менеджмент на рынку нерухомай маёмасці (2-я выш. адукацыя)	—	—	40
	Усяго	—	55	45
МГП	Маркетынг	—	12	3
	Культуралогія (спецыялізацыя — рэлігіязнаўства)	—	12	3
	Усяго	—	24	6
УСЯГО		450	341	250

**ЗВЕСТКІ АБ КОНКУРСАХ І ПРАХАДНЫХ БАЛАХ
У БДУ ў 2000 ГОДЗЕ**

Спецыяльнасць	Конкурс	Праходны бал
Матэматыка	2,4	12,5 з 16*
Матэматычная электроніка	3,0	12,5 з 16*
Камп'ютэрная матэматыка	2,8	11,5 з 16*
Матэматычны метады ў эканоміцы	3,4	12,5 з 16*
Механіка	2,5	12,5 з 16*
Прыкладная матэматыка	3,4	13 з 16*
Інфарматыка	3,4	12,5 з 16*
Эканамічная кібернетыка	4,5	12,5 з 16*
Актарная матэматыка	3,5	11,5 з 16*
Фізіка	2,1	8 з 10
Фізіка (адаптыраванае менеджменту)	2,7	Залічаны ўсе, хто вытрымаў экзамены
Радыефізіка	2,6	8 з 10
Фізічная электроніка	2,6	8,5 з 10
Камерцыйная дзейнасць	3,9	8,5 з 11*
Хімія	2,3	11,5 з 16*
Хімія лекавых злучэнняў	2,8	11,5 з 16*
Хімічная экалогія	3,0	Залічаны ўсе, хто вытрымаў экзамены
Біялогія	3,1	14 з 16*
Біятэхналогія	3,4	14 з 16*
Экалогія (біялагічны ф-т)	4,3	11,5 з 16*
Геаграфія	2,5	12,5 з 16*
Геаграфія і разведка карысных выкапняў	2,9	11,5 з 16*
Экалогія (геаграфічны ф-т)	3,3	11,5 з 16*
Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы	3,4	13 з 16*
Гісторыя	2,9	16,5 з 20
Гісторыка-архівазнаўства	2,7	14 з 20
Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры	2,5	14,5 з 20
Філасофія	3,3	13 з 15
Сацыялогія	3,8	14 з 15
Псіхалогія	4,6	18,5 з 20
Інфармацыя і камунікацыя (ф-т філасофіі і сацыяльных навук)	4,2	14 з 15
Сацыяльная работа	2,4	15,5 з 20
Менеджмент у сацыяльнай сферы	2,8	16,5 з 20
Фармацыя	2,0	15 з 20
Эканамічная тэорыя	4,7	16,5 з 20
Менеджмент	4,5	17 з 20
Эканоміка	2,7	16 з 20
Журналістыка	4,0	18 з 22**
Міжнародная журналістыка	3,1	17,5 з 22**
Інфармацыя і камунікацыя (ф-т журналістыкі)	3,7	18,5 з 22**
Літаратурная работа	2,8	18 з 22**
Беларуская мова і літаратура	2,6	12,5 з 15
Руская мова і літаратура	2,4	12,5 з 15
Славянскія мовы і літаратуры	5,1	13,5 з 15
Сучасная англійская мова і літаратура	5,2	18 з 20
Сучасная французская мова і літаратура	2,5	17 з 20
Сучасная нямецкая мова і літаратура	3,5	17 з 20
Сучасная італьянская мова і літаратура	4,9	17,5 з 20
Міжнародныя адносіны	3,8	18 з 20
Міжнароднае права	4,6	18 з 20
Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя адносіны	3,3	17,5 з 20
Менеджмент у сферы міжнароднага турызму	2,6	16,5 з 20
Мытная справа	2,8	16,5 з 20
Эканамічнае права	3,1	15,5 з 20
Правознаўства	3,1	16 з 20
Паліталогія	4,7	17,5 з 20

* — з улікам аднаго магчымага дадатковага бала на замежнай мове; ** — з улікам двух магчымых дадатковых балаў на творчым тэсціраванні.

Выпускнікам сельскіх школ у 2000 годзе пры наступленні на ўсе спецыяльнасці налічваўся адзін дадатковы бал.



**Дэкан факультэта
журналістыкі — дацэнт
Васіль Пятровіч ВАРАБ'ЁЎ**

У шматліких редакцях газет, радьд і тэлебачання, прэс-цэнтрах і прэс-службах, рэкламных агенцтвах, выдавецтвях Рэспублікі Беларусь працуюць выпускнікі факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Факультэт быў створаны ў 1944 годзе. За 57 гадоў пленнай працы на журфаку падрыхтавана каля пяці тысяч спецыялістаў. Многія з іх сталі вядомымі журналістамі, пісьмёнікамі, крытыкамі, палітычнымі і грамадскімі дзеячамі. Цяпер у «альма-матэр» — адзінай у Беларусі вучэбна-навуковай установе па журналістыцы і масавай камунікацыі — вучыцца каля 1000 студэнтаў, у тым ліку замежныя.

Падрыхтоўка будучых журналістаў вядзецца як на дзённай, так і на завочнай формах навучання на базе сярэдняй адукацыі. Атрымаць журналісцкую прафесію маюць магчымасць таксама асобы, якія ўжо набылі адну вышэйшую адукацыю і жадаюць

САМЫ ТВОРЧЫ 3 МАСАВЫХ
І САМЫ МАСАВЫ 3 ТВОРЧЫХ

зв'язав своє життя з сродками масової інфармації.

Класичне університетське навчання студентау скіравано на падрыхтоўку высакласных спецыялістаў па профільным прызначэнні: палітычны аглядалінік, эканамічны аглядалінік, аглядалінік па культуры, рэпарцёр, літаратурна-мастацкі крытык, рэдактар выдавецтва, рэдактар-праграміст камп'ютэрнага дызайну, рэдактар рэкламы, каментатар тэлебачання і радыё, аператар і рэжысёр тэлебачання, фотажурналіст.

У 1996 годзе на факультэце журналістыкі было створана аддзяленне і адкрыта новая спецыяльнасць «Інфармацыя і камунікацыя». Падрыхтоўка будучых прафесіяналаў вядзецца па наступных накірунках: спецыяліст па сувязях з грамадскасцю, спецыяліст па рэкламнай камунікацыі, спецыяліст па аўдыёвізуальнай камунікацыі.

З 1998 года пачаўся набор на спецыяльнасць «Міжнародная журналістыка». Студэнты атрымаюць ґрунтоўныя веды, неабходныя для прафесійнай працы ў сродках масавай камунікацыі за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама ў міжнародных адрдзелах нацыянальнага перыядычнага друку, радыё, тэлебачання.

Для працы ў рэдакцыйна-выдавецкіх установах, дзяржаўных органах, выдавецтвах, літаратурных аддзелах і аб'яднаннях сёння патрабуюцца спецыялісты, якія маюць ґрунтоўную прафесійную падрыхтоўку гуманітарнага профілю. Менавіта таму ў 1999 годзе на факультэце журналістыкі адкрыта новая спецыяльнасць «Літаратурная работа», якая дазволіць у будучым забяспечыць вышэйназваныя сферы дзейнасці неабходнымі спецыялістамі з адпаведнай кваліфікацыяй «літаратурныя работнікі. Літаратурны рэдактар».

За 5 гадоў універсітэцкага студэнцтва набываюць трывалыя тэарэтычныя веды, практычныя навыкі журналісцкай работы, атрымліваюць фундаментальную падрыхтоўку па беларускай, рускай і замежных мовах, гісторыі беларускай, рускай і замежнай журналістыкі і літаратуры, літаратурна-

мастацкай крытыцы, вывучаюць асновы фотарэпартажу, тэхніку афармлення газет, радыё- і тэлеперадач, набываюць навыкі практычнай стылістыкі і рэдагавання, вывучаюць асновы камп'ютэрызацыі сродкаў масавай інфармацыі. Будучыя журналісты, літаратурныя работнікі, спецыялісты па сувязях з грамадскасцю павінны добра арыентавацца ва ўсіх праявах сацыяльнага жыцця. Разам са спецыяльнымі студэнтамі вывучаюць шэраг агульнаадукацыйных дысцыплін: гісторыю, філасофію, паліталогію, актуальныя праблемы эканомікі, асновы права, сацыялогію, псіхалогію, гісторыю мастацтваў, этыку, эстэтыку.

Вучэбны працэс на факультэце ажыццяўляюць вопытныя выкладчыкі, сярод якіх 6 дактароў і 39 кандыдатаў навук.

На факультеті функціонують теле- і радіостудії, комп'ютерні класи і клас мультимедіа, фотолaborаторія. Студенти регулярно випускають вучебну газету «Журналіст», рихтують теле- і радіопередачі.

Першыми практычнымі крокамі студэнтаў у сродках масавай інфармацыі разам з выкладчыкамі кіруюць вопытныя супрацоўнікі газет, радыё і тэлебачання. Курс «Журналісцкае майстэрства», шматлікія дысцыпліны спецыялізацый і курсы па профілі дазваляюць студэнтам бліжэй пазнаёміцца з творчай лабараторыяй найбольш таленавітых беларускіх журналістаў, вывучыць прыёмы і метады работы. У вядучых беларускіх выданнях, на радыё і тэлебачанні створаны філіялы кафедраў факультэта. На пачатку навучальнага года студэнтаў чакае вытворча-вучэбная практыка ў рэдакцыях часопісаў, газет, на студыях тэлебачання і радыёёвяшчання, у рэкламных агенствах і прэс-цэнтрах, прэс-службах і службах па сувязях з грамадскасцю.

Професія журналіста традиційна асаціруецца з рамантыкай пошуку: яна самая творчая з масавых і самая масавая з творчых. Дакладна вызначае журналіста штодзённая карпатлівая праца дзеля ісціны, справядлівасці, гуманізму.

ПРАФЕСІЯНАЛЫ Ў ГАЛІНЕ МІЖНАРОДНЫХ ЗНОСІН

Факультэт міжнародных адносін створаны 1 кастрычніка 1995 года з мэтай падрыхтоўкі прафесіяналаў высокага класа ў галіне міжнародных зносін, здольных годна прадстаўляць інтарэсы нашай краіны на сусветнай арэне.

Ён уключае ў сябе 5 аддзяленняў – міжнародныя адносіны, міжнароднае права, міжнародныя эканамічныя адносіны, менеджмент у галіне міжнароднага турызму, мытна-нарадавае права.

Навчальны працэс ажыццяўляюць высокакваліфікаваныя выкладчыкі, сярод якіх 9 прафесараў, звыш 50 дацэнтаў і выкладчыкаў са ступенню кандыдата навук і 54 выкладчыкі без ступені. Для чытання лекцый

присягаюцца вядучыя спецыялісты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, работнікі Міністэрства замежных спраў, знешнеэканамічных і знешнепалітычных ведамстваў, Дзяржаўнага мытнага камітэта, буйныя спецыялісты ў галіне міжнародных адносін краін СНД і далёкага замежжа. На факультэце часта арганізоўваюцца сустрэчы з пасламі замежных краін, вядомымі палітычнымі і дзяржаўнымі дзеячамі нашай краіны, дзеячамі культуры.

Пачынаючы з 2-га курса студэнты праходзяць навучальную і вытворчую практыку ў дзяржаўных органах і ведамствах, якія займаюцца знешняй палітыкай, на прадпрыемствах і ў фірмах. Навучаючыся на факуль-

тэце, студэнты атрымліваюць глыбокія веды ў галіне агульнагуманітарных і агульнанавуковых дысцыплін, гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі, міжнароднага права, міжнародных эканамічных адносін, краіназнаўства, авалодаюць дзвюма замежнымі мовамі, набываюць навыкі працы на персанальных камп'ютарах.

Асноўная ўвага пры падрыхтоўцы спецыялістаў на аддзяленні міжнародных адносін надаецца глыбокаму вывучэнню агульнай і аічных гісторыі, тэорыі і гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі вядучых краін свету, дзейнасці міжнародных арганізацый, дыпламатычнай і консульскай службы, дыпламатычнага працяку. Пачынаючы



Дэкан факультэта міжнародных адносін — прафесар Аляксандр Віктаравіч ШАРАПА

з 4-га курса студэнты спецыялізуюцца па гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі і міжнародных арганізацыях.

На аддзяленні міжнароднага права вывучаюць гісторыю і тэорыю дзяржавы і права, міжнароднае публічнае і прыватнае права, дыпламатычнае і консульскае права, міжнароднае камерцыйнае, мытнае права, параўнаўчае адміністрацыйнае, крымінальнае, гаспадарчае, працоўнае права. З 3-га курса студэнты спецыялізуюцца па міжнародным прыватным, міжнародным публічным праве, дыпламатычнай і консульскай службе.

Будучыя эканамісты-мжнароднікі атрым-

ліваюць веды ў галіне макра- і мікраэканамічнага развіцця, будучы мець добрую матэматычную падрыхтоўку, авалодаюць навыкамі канкрэтнага аналізу эканамічных працэсаў, вывучаць гісторыю міжнароднай гаспадаркі, бухгалтарскі ўлік, фінансава-кредытную сістэму, маркетынг, сусветную эканоміку, кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю, міжнародныя валютныя і кредитныя адносіны. З 3-га курса студэнты спецыялізуюцца па знешнеэканамічнай палітыцы, па кіраванні знешнеэканамічнай дзейнасцю фірмы.

На аддзяленні міжнароднага турызму студэнты атрымліваюць веды па асновах менеджменту, маркетынгу міжнароднага турызму, арганізацыі і кіраванні турысцкімі прадпрыемствамі, вывучаюць геаграфію міжнароднага турызму, прагназіраванне міжнароднага турысцкага рынку, эканоміку міжнародных турысцкіх перавозак, рэгіянальнае планаванне турызму, бухгалтарскі ўлік, фінансава-кредытную сістэму, сусветную эканоміку, кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю, міжнародныя валютныя і кредитныя адносіны.

На аддзяленні мытнай справы, якое адкрываецца з бягучага года, студэнты вывучаюць міжнароднае публічнае і прыватнае права, камерцыйнае, мытнае, адміністрацыйнае, крымінальнае, гаспадарчае права, бухгалтарскі ўлік, фінансава-кредытную сістэму, сусветную эканоміку, міжнародныя валютныя і кредитныя адносіны, валютнае рэгуляванне і валютны кантроль, таварную наменклатуру знешнеэканамічнай дзейнасці, авалодаюць прыёмамі барацьбы з мытнымі правапарушэннямі, спецсродкамі мытнага кантролю,

інфармацыйнымі мытнымі тэхналогіямі.

У бягучым годзе адбудзецца набор па новай спецыяльнасці — лінгвакраіназнаўства Азіі і Афрыкі. Студэнты будуць вывучаць тэорыю і гісторыю міжнародных адносін, праблемы міжнароднай і нацыянальнай бяспекі, гісторыю, геаграфію, палітычную сістэму, культуру краіны або рэгіёны вывучаемай мовы, актуальныя праблемы гісторыі знешняй палітыкі краін Усходу. Лінгвістычны цыкл дысцыплін уключае ўводзіны ў мовазнаўства, моўную практыку ўсходняй мовы, іерагліфіку, тэарэтычную граматыку, стылістыку, дыялекталогію, класічную ўсходнюю мову. У гэтым годзе набор будзе адбывацца па спецыялізацыі лінгвакраіназнаўства Кітая.

Вялікая ўвага на факультэце надаецца самастойнай навукова-даследчай працы студэнтаў. Яны выступаюць на навуковых канферэнцыях, прадстаўляюць свае распрацоўкі на ўніверсітэцкіх, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах.

Маладыя спецыялісты будуць падрыхтаваны для дыпламатычнай, навукова-даследчай, інфармацыйна-аналітычнай дзейнасці ў галіне міжнародных зносін, міжнароднага права і знешнеэканамічнай дзейнасці.

Выпускнікі факультэта змогуць працаваць у дзяржаўных органах кіравання, якія займаюцца знешнеэканамічнай і знешнепалітычнай дзейнасцю, у міжнародных арганізацыях і рэгіянальных аб'яднаннях, у якіх Рэспубліка Беларусь мае пасольскія прадстаўніцтвы, на прадпрыемствах, у знешнегандлёвых, турыстычных і камерцыйных фірмах, банках. Яны могуць займацца навукова-педагагічнай работай у навуковых і навучальных установах.

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск,
прасп. Ф. Скарыны, 4, пакой 133
Тэл. 206-61-96



Дэкан фізічнага факультэта — прафесар Віктар Міхайлавіч АНІШЧЫК

Фізічны факультэт з'яўляецца буйнейшым у рэспубліцы навукальным і навуковым цэнтрам, які рыхтуе высокакваліфікаваных спецыялістаў па важнейшых напрамках сучаснай фізікі, фізічнага матэрыялазнаўства для навукова-даследчых устаноў, прамысловых прадпрыемстваў і сістэмы адукацыі.

Навучанне на факультэце вядзецца па дзённай форме. Выпускнікі факультэта атрымліваюць кваліфікацыі «Фізік», ці «Фізік. Інжынер», ці «Фізік. Выкладчык фізікі і інфарматыкі», ці «Фізік. Менеджэр». Існуе магчымасць атрымаць акадэмічныя сту-

ВЯЛІКАЯ ЎВАГА — РАЗВІЦЦЮ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ БУДУЧЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ

пені бакалаўра фізікі і магістра фізікі. Плануецца адкрыццё на факультэце безадрыўнай ад вытворчасці формы навучання з магчымасцю атрымання кваліфікацыі пасля выканання навукальнага плана незалежна ад тэрміну навучання, але не даўжэй чым за восем гадоў.

Пасля заканчэння першага курса студэнты па іх жаданні размяркоўваюцца на педагагічны і навукова-інжынерны напрамкі, а пасля другога — па спецыялізацыях.

Падрыхтоўка спецыялістаў-фізікаў на факультэце ажыццяўляецца па розных галінах фізічнай навукі: па фізіцы паўправаднікоў і паўправадніковых матэрыялаў, мікраэлектроніцы і сучаснай мікраэлектроннай тэхналогіі, квантавай і оптаэлектроніцы, класічнай і нелінейнай оптыцы, лазерных сістэмах і тэхналогіях, фізічнай оптыцы, ахоўных і плазменных лакрыццях і плёнках, фізіцы цвёрдага цела і матэрыялазнаўстве, ядзернай фізіцы і фізіцы ядзерных рэактараў, электронным прыборабудаванні і схематэхніцы, біяфізіцы і біятэхналогіі, цеплафізіцы, энергафізіцы і нетрадыцыйных крыніцах

энергіі, атамнай фізіцы і фізічных метадах пераўтварэння інфармацыі, фізіцы плазмы і плазменнай апрацоўкі матэрыялаў, фізічнай метралогіі і метадах дыягностыкі, функцыянальных малекулярных і інтэлектуальных матэрыялах, метадыцы выкладання фізікі, мадэліраванні фізічных працэсаў, тэарэтычнай фізіцы і праблемах сучаснай фізікі, праграмаванні і інфармацыйным забеспячэнні вылічальных сістэм, вучэбным фізічным эксперыментам.

Акрамя фундаментальнай падрыхтоўкі па фізіцы, студэнты факультэта атрымліваюць неабходныя веды па педагогіцы і псіхалогіі, вывучаюць метадыку выкладання фізікі і інфарматыкі, эканоміку і асновы арганізацыі вытворчасці, маюць магчымасць атрымаць дадатковую падрыхтоўку па замежнай мове (пасведчанне «Перакладчык-рэферэнт навукова-тэхнічнай літаратуры»). Асабліва ўвага на факультэце звяртаецца на сучасныя камп'ютэрныя тэхналогіі і інфарматыку.

Шмат увагі на факультэце надаецца развіццю здольнасцей будучых спецыялістаў. Студэнты факультэта актыўна займаюцца навукова-даследчай работай. На

факультэце функцыянуе больш за дзесяць гурткоў па розных фізічных напрамках, студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі. Каля двух дзесяткаў студэнтаў-фізікаў кожны год атрымліваюць гранты розных фондаў і грамадскіх аб'яднанняў.

Студэнты факультэта маюць магчымасць працягваць навучанне ў ВУН ЗША, ФРГ і іншых заходніх краін.

Выпускнікі факультэта могуць працаваць у навукова-даследчых інстытутах, канструктарскіх бюро, у ВУН, тэхнікумах, ПТВ і школах краіны, на заводах, фабрыках і іншых установах і прадпрыемствах.

Лепшыя студэнты могуць пасля заканчэння навучання працаваць ці працягваць навучанне ў магістратуры і аспірантурі не толькі Белдзяржуніверсітэту і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, але і ў іншых краінах блізкага і далёкага замежжа.

Узровень адукацыі, атрыманы на факультэце, дазваляе выпускнікам лёгка адаптавацца не толькі да працы па фізіка-тэхнічным профілі, але і ў іншых галінах (арганізацыйнай, камерцыйнай, банкаўскай, выдавецкай і інш.).

СУЧАСНЫ ФАКУЛЬТЭТ У КЛАСІЧНЫМ УНІВЕРСІТЭЦЕ

Эканамічны факультэт створаны 1 сакавіка 1999 года. Але ён працягвае традыцыю падрыхтоўкі эканамістаў, якая вялася з першых дзён існавання БДУ — нават дыплом № 1 БДУ атрымаў у 1925 годзе эканаміст. У 1931 годзе на факультэце народнай гаспадаркі БДУ навучалася 700 студэнтаў, што дазволіла на яго базе стварыць Наргас (цяпер БДЭУ).

Сёння наш факультэт рыхтуе спецыялістаў па трох спецыяльнасцях: эканамічная тэорыя (кваліфікацыя «эканаміст. Выкладчык эканамічных дысцыплін»), менеджмент (кваліфікацыя «эканаміст-менеджэр»), эканоміка (кваліфікацыя «эканаміст-аналітык»).

Эканоміка — новая спецыяльнасць, а яе навучальны план аналагічны праграмам падрыхтоўкі эканамістаў у лепшых замежных універсітэтах. Яго адрознівае спалучэнне фундаментальнасці і глыбокіх сістэмных ведаў эканамічных з'яў з уменнем прымяняць эканамічныя веды на практыцы. БДУ не рыхтуе канкрэтна бухгалтараў ці заводскіх планавікоў, хаця, безумоўна, нашы выпускнікі змогуць працаваць і па такіх вузкіх эканамічных спецыяльнасцях. Задача БДУ — рыхтаваць эканамістаў-аналітыкаў для працы ў банках, страхавых кампаніях, бізнесе, міністэрствах і ведамствах на пасадах экспертаў, саветнікаў. З 3-га курса аналітыкі будуць спецыялізавацца па чатырох кірунках: эканоміка народнай гаспадаркі, эканоміка прадпрыемства і прадпрыемальніцтва, банкаўская і фінансавая эканоміка, эканоміка знешняга гандлю.

Эканамічная тэорыя, кваліфікацыя — эканаміст, выкладчык

эканамічных дысцыплін. Эканамістаў-тэарэтыкаў, рыхтуюць толькі ў БДУ. Выпускнікі гэтага аддзялення працуюць на эканамічных кафедрах ВНУ і навуковых устаноў, у органах дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання. Большасць выпускнікоў аддзялення працягвае навучанне ў магістратуры, аспірантуры, дактарантуры. Фактычна аддзяленне эканамічнай тэорыі фарміруе кадравую эліту нацыянальнай эканамічнай навукі. З 1971 года БДУ выпускаў па гэтай спецыяльнасці больш за тысячу эканамістаў-тэарэтыкаў, з якіх каля 150 кандыдатаў і больш 10 дактароў эканамічных навук. Па гэтай спецыяльнасці існуе завочнае аддзяленне.

Менеджмент, кваліфікацыя — эканаміст-менеджэр. Падрыхтоўка эканамістаў-менеджэраў у БДУ ажыццяўляецца па трох кірунках: менеджмент міжнароднага бізнесу з выкарыстаннем сучасных тэхналогій (Інтэрнэт, электронны гандаль, рынкі інтэлектуальных прадуктаў), банкаўскі менеджмент, інфармацыйныя тэхналогіі бізнесу. Студэнты вывучаюць метады кіравання фінансамі, складаюць бізнес-планы, вывучаюць маркетынгавыя тэхналогіі, стратэгічнае планаванне. Аб'яднанне тэарэтычных ведаў з дзелавымі гульнямі, відэатрэнінгамі, разборам становішчаў, тэсціраваннем, рознымі відамі практык (у тым ліку за мяжой) дазволіць будучым менеджэрам ужо ў сценах БДУ выпрацаваць уменні і навыкі практычнага выканання кіраўніцкіх функцый. Тыя выпускнікі, каго прываблівае навуковая і педагагічная дзейнасць (у краіне вялікі дэфіцыт выкладчыкаў кіраўніцкіх дысцыплін), маюць

магчымасць працягваць навучанне ў магістратуры і аспірантуры.

Першыя два гады ўсе студэнты факультэта незалежна ад спецыяльнасцей атрымліваюць фундаментальную падрыхтоўку ў галіне эканомікі (макра-, мікра-, агра-, міжнародная, рэгіянальная), фінансаў, бухгалтэрыі і аўдыту, статыстыкі, матэматыкі, інфарматыкі, замежных моў. Паглыбленая падрыхтоўка да будучай спецыяльнасці пачынаецца з 3-га курса ў адпаведнасці з абранай пры паступленні спецыяльнасцю і кірункам.

Сучасны эканаміст павінен цудоўна валодаць інструментарыем аналітычнай працы, г. зн. матэматычным апаратам, камп'ютэрна-інфармацыйнымі тэхналогіямі, статыстычнымі базамі даных у Інтэрнэце — усяму гэтаму навучаюць на эканамічным факультэце. Спецыяльна для гэтага створана кафедра эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі, якая разам са сталымі кафедрамі эканамічных навук і эканамічнай тэорыі, а таксама новымі кафедрамі банкаўскай і фінансавай эканомікі, менеджменту забяспечвае вучэбны працэс. На факультэце працуюць больш як 50 штатных выкладчыкаў, з якіх 6 прафесараў, дактароў навук, і больш як 30 дацэнтаў, кандыдатаў эканамічных навук. Акрамя таго, на факультэце працуюць па сумяшчальніцтве шмат кіраўнікоў і практыкаў — спецыялістаў банкаў, дзяржаўных устаноў, кансалтынгавых фірмаў.

На факультэце шмат увагі надаецца вывучэнню англійскай як асноўнай мовы міжнародных эканамічных зносін, хаця, зразумела, для жадаючых будзе прадастаўлена дадаткова магчымасць вывучаць нямецкую як



Дэкан эканамічнага факультэта — прафесар Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ

мову краін — нашых найважнейшых эканамічных партнёраў. Многія студэнты навучаюцца адзін альбо два семестры за мяжой. Нават самыя выдатныя тэарэтычныя веды не гарантуюць магчымасць выпускнікоў лепш адаптавацца да практычнай працы. Таму прадугледжаны вучэбныя і вытворчыя практыкі: па статыстыцы, фінансах, макра- і мікраэканоміцы як у дзяржаўных структурах, так і на лепшых айчынных і замежных прадпрыемствах, фірмах, у банках. Такое ўзаемадзеянне з рэальным сектарам эканомікі дазволіць яшчэ задоўга да заканчэння універсітэта налагодзіць кантакт і знайсці месца працы, якое найбольш адпавядае здольнасцям і характару выпускніка. Эканамісту сёння не цяжка знайсці працу, але мы ставім больш складаную задачу — дапамагчы нашым выпускнікам знайсці добрую, цікавую, высокую аплатную працу. Гэтак сама, як і адабраць студэнтаў для навучання ў магістратуры і аспірантуры. Адным словам, эканамічны факультэт — сучасны элітарны факультэт для здольных і энергічных выпускнікоў школ.

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ

г. Мінск,
вул. Курчатова, 5
Тэл. 277-19-01

СПЕЦЫЯЛІСТЫ Ў ГАЛІНЕ РАДЫЁФІЗІКІ, ЭЛЕКТРОНІКІ, ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Больш за 20 гадоў факультэт радыёфізікі і электронікі рыхтуе высокакваліфікаваных спецыялістаў у галіне радыёфізікі, электронікі, інфармацыйных тэхналогій.

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца для навукова-даследчай, даследна-канструктарскай, вытворчай, арганізацыйна-кіраўнічай, а

з 1995 года — і камерцыйнай дзейнасці.

Сярод выпускнікоў факультэта ёсць навукоўцы з сусветным імем, чый уклад у сучасную навуку адзначаны высокімі ўзнагародамі і званнямі, кіраўнікі буйных прадпрыемстваў і фірмаў, камерцыйных банкаў.

Сёння факультэт радыёфізікі і элект-

ронікі — гэта буйны навучальны і навуковы цэнтр, у якім атрымліваюць вышэйшую адукацыю больш за 750 студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў. На 8 кафедрах факультэта працуюць больш за 90 выкладчыкаў, сярод якіх адзін акадэмік і 2 члены-карэспандэнты НАН Беларусі, 14 дактароў навук

і прафесараў. Пры кафедрах працуюць навукова-даследчыя лабараторыі і групы, студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі. У навуковай і педагагічнай дзейнасці факультэт шчыльна супрацоўнічае з НДІ прыкладных фізічных праблем імя А.Н. Сеўчанкі, у значнай ступені выкарыстоўвае яго ўнікальнае абсталяванне.

Факультэт вядзе падрыхтоўку па трох сучасных спецыяльнасцях: радыёфізіка (кваліфікацыя «радыёфізік»), фізічная электроніка (кваліфікацыя «інжынер-фізік»), камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг (кваліфікацыя «эканаміст»).

У аснове канцэпцыі навучання на факультэце ляжаць наступныя прынцыпы: фундаментальнасць адукацыі, спецыялізацыя ў сучасных галінах радыёфізікі і электронікі, улік зменаў сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў свеце і краіне, улік сусветнага вопыту пабудовы сістэм вышэйшай адукацыі.

Вучэбныя планы спецыяльнасцей радыёфізіка і фізічная электроніка ўключаюць блокі дысцыплін па вышэйшай матэматыцы, агульнай і тэарэтычнай фізіцы, радыёфізіцы, электроніцы і інфарматыцы. Радыёфізіка, электроніка і інфарматыка — галіны ведаў, якія вызначаюць партрэт сённяшняга выпускніка факультэта. Непасрэдна ў гэтых галінах навукі і тэхнікі працуюць нашыя выпускнікі.

Кожнаму студэнту пасля другога курса даецца магчымасць спецыялізацыі ў адным з наступных кірункаў: па спецыяльнасці радыёфізіка — статыстычная радыёфізіка, радыёоптыка, квантавая радыёфізіка і лазерныя сістэмы, лазерныя аптычныя тэхналогіі,

аптычная апрацоўка інфармацыі, акустыка, стахастычныя працэсы і сістэмы, інтэлектуальныя матэрыялы і тэхналогіі, вылічальная радыёфізіка, іконіка, фізічная кібернетыка, радыёфізіка навакольнага асяроддзя, медыцынская радыёэлектроніка, прыкладная электрадынаміка, фізічная метралогія; па спецыяльнасці фізічная электроніка — цвёрдацельная электроніка, плазменная электроніка, нанаэлектроніка, квантавая электроніка, функцыянальная электроніка, фізічная мікраэлектроніка, лічбавая электроніка, вылічальная электроніка, медыцынская электроніка, кібернетычныя сістэмы электронікі, інфармацыйна-аналітычныя метады ў электроніцы, інтэлектуальныя сістэмы, радыёэлектронныя і тэлекамунацыйныя сістэмы.

Студэнты, якія навуваюцца на спецыяльнасці камерцыйная дзейнасць, вывучаюць тры вельмі важныя для сённяшняга дня галіны ведаў — эканоміку, інфарматыку, радыёэлектроніку. Выпускнікі «радыёкамерсанты» — гэта эканамісты, якія дасканала валодаюць камп'ютэрнымі тэхналогіямі для вырашэння задач практычнай эканомікі, яны лёгка арыентуюцца на рынку складанай радыёэлектроннай (офіснай, побытавай, прамысловай) тэхнікі і ў сферы інфармацыйных паслуг.

Неабходна падкрэсліць, што для студэнтаў спецыяльнасцей радыёфізіка і фізічная электроніка ёсць магчымасць разам з асноўнай спецыяльнасцю паралельна прайсці навучанне па спецыяльнасці камерцыйная дзейнасць і атрымаць кваліфікацыю эканаміста.

На факультэце пануе свабодная сяброўская атмасфера. Асабліва ўвага надаец-



Дэкан факультэта радыёфізікі і электронікі — прафесар Сцяпан Рыгоравіч МУЛЯРЧЫК

ца навуковай працы студэнтаў. Галоўная рыса выпускніка факультэта — высокая культура мыслення, уменне аналізаваць і прагназаваць вынікі. Радыёфізік сёння — гэта спецыяліст з шырокім кругаглядам і эрудыцыяй, які свабодна арыентуецца ў сучасных тэндэнцыях развіцця як навукі і тэхнікі, так і ўсёй сацыяльна-эканамічнай сістэмы, можа самастойна знаходзіць рашэнні для складаных задач з самых рознастайных галінаў чалавечай дзейнасці.

Чакаем вас на факультэце радыёфізікі і электронікі!

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

г. Мінск,
прасп. Ф. Скарыны, 4
Тэл. 209-52-45

ВЫ ЗНОЙДЗЕЦЕ ПРЫМЯНЕННЕ СВАІМ ЗДОЛЬНАСЦЯМ

Дата стварэння: 1 красавіка 1970 года.
Колькасць кафедраў: 11.

Колькасць студэнтаў: больш за тысячу.

Састаў выкладчыкаў: 20 прафесараў і дацэнтаў навук, больш за 90 дацэнтаў і кандыдатаў навук.

На факультэце вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў па наступных спецыяльнасцях: прыкладная матэматыка; інфарматыка; эканамічная кібернетыка; актуарная матэматыка. Агульны прыём на першы курс па гэтых спецыяльнасцях на бюджэтную форму навучання складае 175 чалавек.

Пасля дадатковай педагагічнай падрыхтоўкі і практыкі выпускнікі факультэта могуць працаваць выкладчыкамі матэматыкі і інфарматыкі.

На першым і другім курсах для студэнтаў усіх спецыяльнасцей выкладаюцца агульнаматэматычныя і агульнапраграмісцкія дысцыпліны (матэматычны аналіз, геаметрыя і алгебра, дыферэнцыяльныя ўраўненні, ЭВМ і праграмаванне, практыкум на ЭВМ і іншыя). Спецыялізацыя студэнтаў факультэта ў межах абранай спецыяльнасці ажыццяўляецца з трэцяга курса.

Спецыяльнасць прыкладная матэматыка

(кваліфікацыя «матэматык-праграміст») уключае наступныя спецыялізацыі: лікавыя метады, аптымізацыя і аптымальнае кіраванне, матэматычнае мадэліраванне, матэматычнае і праграмнае забеспячэнне праблемна-арыентаваных сістэм, тэорыя імавернасцей і матэматычная статыстыка, матэматычнае забеспячэнне сістэм аўтаматызаванага праектавання і кіравання, матэматычнае і праграмнае забеспячэнне крыптаграфіі і аналізу даных.

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца стварэнне матэматычных мадэляў, алгарытмаў і праграм кіравання аб'ектамі і працэсамі, распрацоўка матэматычнага і праграмнага забеспячэння электроннай вылічальнай тэхнікі.

Спецыяльнасць інфарматыка (кваліфікацыя «матэматык. Сістэмны праграміст») уключае наступныя спецыялізацыі: праграмнае забеспячэнне вылічальных сістэм (сістэмнае праграмаванне); праграмнае забеспячэнне сістэм аўтаматызацыі; інтэлектуальныя інфармацыйныя сістэмы; архітэктура вылічальных сістэм; арганізацыя, распрацоўка і праграмнае забеспячэнне інфармацыйных сістэм. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыя-



Дэкан факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі — дацэнт Павел Аляксеевіч МАНДРЫК

лістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца стварэнне матэматычных мадэляў і аўтаматызацыя праектавання складаных сістэм, распрацоўка сістэмнага праграмнага забеспячэння (Заканчэнне на 16-й стар.)

ВЫ ЗНОЙДЗЕЦЕ ПРЫМЯНЕННЕ СВАІМ ЗДОЛЬНАСЦЯМ

(Заканчэнне. Пачатак на 15-й стар.)

сродкаў вылічальнай тэхнікі.

Спецыяльнасць эканамічная кібернетыка (кваліфікацыя «матэматык-эканаміст») уключае наступныя спецыялізацыі: эканаметрычнае мадэліраванне, аналіз і прагназіраванне; метады аптымізацыі ў кіраванні і эканоміцы; эканоміка-матэматычныя метады; інфармацыйныя тэхналогіі кіравання ў эканоміцы; фінансавы менеджмент.

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца матэматычнае мадэліраванне і аптымізацыя эканамічных працэсаў і сістэм; эканаметрычны аналіз і прагназіраванне ў эканоміцы і бізнесе; распрацоўка камп'ютэрных сістэм апрацоўкі

інфармацыі і кіравання ў эканоміцы і бізнесе.

Спецыяльнасць актуарная матэматыка (кваліфікацыя «матэматык-фінансіст») уключае спецыялізацыі: матэматыка страхавання, фінансавая матэматыка, фінансавая эканоміка, фінансавая інжынерія.

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з'яўляюцца інвестыцыйны аналіз і кіраванне актывамі; агульнае страхаванне і страхаванне жыцця; пенсійнае забеспячэнне; дэмаграфічная статыстыка.

Пры факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі дзейнічае спецыяльны факультэт бізнесу і інфармацыйных тэхналогій, на якім студэнты 5-га курса, а таксама вы-

пускнікі нашага і роднасных факультэтаў маюць магчымасць дадаткова вывучыць фінансавую-эканамічныя дысцыпліны (у межах спецыяльнасці «эканамічная кібернетыка») або сучасныя камп'ютэрныя дысцыпліны (у межах спецыяльнасці «інфарматыка») і атрымаць другі дыплом дзяржаўнага ўзору аб перападрыхтоўцы па адпаведных спецыяльнасцях.

Студэнты займаюцца навуковай працай, удзельнічаюць у рашэнні актуальных прыкладных задач і распрацоўцы прыкладнога праграмнага забеспячэння, а зборная каманда студэнтаў факультэта даволі паспяхова прымае ўдзел у чэмпіянаце свету па праграмаванні.

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК г. Мінск, вул. К. Маркса, 31 Тэл. 227-60-25

ІНТЭЛЕКТ І ГУМАНІТАРНАЯ КУЛЬТУРА — ШЛЯХ У ХХІ СТАГОДДЗЕ

Факультэт пачаў сваю дзейнасць з 1 верасня 1989 г. як філасофска-эканамічны факультэт. 1 сакавіка 1999 г. з нагоды адкрыцця ў Белдзяржуніверсітэце эканамічнага факультэта быў перайменаваны ў факультэт філасофіі і сацыяльных навук. Ён уключае ў сябе чатыры аддзяленні па дзённай форме навучання — філасофіі, сацыялогіі, псіхалогіі, інфармацыі і камунікацыі і два аддзяленні па завочнай форме навучання — філасофіі і сацыялогіі. На сённяшні дзень на факультэце навучаецца каля 900 студэнтаў і магістрантаў. Вядзецца падрыхтоўка кадраў вышэйшай навуковай і педагогічнай кваліфікацыі праз інстытут аспірантуры і дактарантуры (звыш 50 чалавек).

Спецыяльная падрыхтоўка на факультэце ажыццяўляецца кафедрамі філасофіі і метадалогіі навукі, гісторыі філасофіі і культуры, сацыялогіі, этыкі і рэлігіязнаўства, псіхалогіі, сацыяльнай камунікацыі. Вучэбны працэс праводзіцца кваліфікаванымі выкладчыкамі, сярод якіх 15 дактароў і звыш 60 кандыдатаў навук, дацэнтаў. Для выкладання запрашаюцца спецыялісты з інстытутаў НАН Беларусі, а таксама з іншых цэнтраў рэспублікі, блізкага і далёкага замежжа. Студэнты факультэта прадходзяць вучэбную, навукова-даследчую, педагогічную і вытворчую практыку на розных факультэтах універсітэта, у іншых ВНУ і навуковых установах г. Мінска, у органах дзяржаўнага кіравання. Яны прыцягваюцца да актыўнай творчай дзейнасці, спрабуючы свае сілы ў навукова-даследчай рабоце, удзельнічаючы ў навуковых канферэнцыях, а некаторыя — у міжнародных адукацыйных і даследчых праектах.

На аддзяленні **філасофіі** вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў па трох спецыялізацыях: тэорыя пазнання і метадалогія навукі, сацыяльная філасофія, этыка і рэлігіязнаўства. Студэнты гэтага аддзялення атрымліваюць грунтоўную агульнаадукацыйную падрыхтоўку ў галіне прыродазнаўчых і сацыяльна-гуманітарных навук, а таксама авалодваюць значнымі ведамі па гісторыі філасофіі і культуры, логікі, псіхалогіі, шырокім кола накірункаў сучаснай філасофіі. Пры вывучэнні спекурсав і спецсемінараў студэнты атрымліваюць трывалыя веды па праблемах, звязаных з мараллю, філасофіяй, культурай, палітыкай.

Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Філасоф. Выкладчык філасофскіх і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін» і знаходзяць дастасаванне сваім ведам у вышэйшых, сярэдніх спецыяльных навуковых устаноў, а таксама ў навукова-даследчых і аналітычных цэнтрах, у органах дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання. Таксама яны маюць магчымасць працаваць у якасці кансультантаў-аналітыкаў у дзяржаўных і недзяржаўных установах, грамадскіх аб'яднаннях і арганізацыях.

На аддзяленні **сацыялогіі** студэнты авалодваюць цэлым комплексам сацыялагічных дысцыплін агульнага і спецыяльнага характару, вывучаюць тэорыю і гісторыю сацыялагічнай спадчыны, асвойваюць навыкі машынай апрацоўкі зыходных даных. Вялікая ўвага надаецца вывучэнню дысцыплін матэматычнага цыкла, агульнай і сацыяльнай псіхалогіі. Спецкурсы прысвечаны вывучэнню праблем працы, побыту, зносінаў, кіравання, выхавання, культуры, адукацыі і г.д. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Сацыёлаг. Выкладчык сацыяльна-палітычных дысцыплін» і змогуць працаваць у сацыялагічных і маркетынгавых службах, рэкламных агенцтвах і аддзелах па сувязях з грамадскасцю дзяржаўных і недзяржаўных устаноў, у аналітычных і навукова-даследчых цэнтрах, у вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навуковых установах.

Аддзяленне **псіхалогіі** дае базавую псіхалагічную падрыхтоўку, якая ўключае ўсе асноўныя дысцыпліны псіхалагічнага цыкла: агульная, сацыяльная, медыцынская, узростава, педагогічная, інжынерная псіхалогія, псіхалогія індывідуальных адрозненняў і г.д.; забяспечвае паглыбленае веданне сусветных псіхалагічных традыцый (псіхааналіз, біхавіорызм, гуманістычная псіхалогія і г.д.) і ў тэарэтычным, і ў практычным плане. Акрамя гэтага, навучанне на аддзяленні псіхалогіі прадугледжвае вывучэнне шэрага сацыяльных, агульнакультурных, матэматычных і прыродазнаўчых дысцыплін. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Псіхолог. Выкладчык псіхалогіі».

Аддзяленне псіхалогіі забяспечвае падрыхтоўку па дзвюх спецыялізацыях: медыцынская і сацыяльная псіхалогія.



Дэкан факультэта філасофіі і сацыяльных навук — прафесар Анатоль Ізотавіч ЗЕЛЯНКА

Медыцынскія псіхологі атрымліваюць спецыяльныя веды па нейрапсіхалогіі, псіхасаматыцы, колерапсіхалогіі, псіхафармакалогіі, псіхалогіі паводзін, якія адхіляюцца ад нормы, анамаліях псіхічнага развіцця дзіцяці, яго дыягностыцы і карэкцыі. Выпускнікі гэтай спецыялізацыі могуць працаваць медыцынскімі псіхалагамі ў разнастайных кансультацыйных службах, лячэбных установах і крызісных цэнтрах; псіхалагамі-кансультантамі ў сацыяльна-педагогічных, псіхалагічных і медыка-псіхалагічных службах дапамогі насельніцтву; а таксама навуковымі супрацоўнікамі ў даследчых цэнтрах і выкладчыкамі псіхалогіі ў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навуковых установах.

Сацыяльныя псіхологі атрымліваюць грунтоўную падрыхтоўку па сучасных праблемах сусветнай сацыяльнай псіхалогіі, псіхалогіі працы і кіравання, псіхалагічных асновах работы з кадрамі, псіхалогіі камунікацый, палітычнай

псіхалогіі, а таксама авалодваюць навыкамі правядзення сацыяльна-псіхалагічнага трэнінгу, арганізацыйнага і сямейнага кансультавання, узаемадзеяння ў сістэме «псіхолог — кліент». Яны знаходзяць дастасаванне сваім ведам у галіне кіравання, бізнесу, прамысловасці, масавых камунікацый у якасці сацыяльнага псіхолога; псіхолога ў сацыяльна-педагагічных і прафесійна-арыентацыйных службах, ва ўстановах сістэмы адукацыі і выхавання; а таксама выкладчыка псіхалогіі ВНУ, каледжаў, школ, навуковага супрацоўніка.

Псіхалагічныя веды, набытыя падчас навучання, забяспечаць паспяховую прафесійную дзейнасць, а таксама дапамогуць у спяціжэнні самога сябе, самаўдасканаленні і самарэалізацыі.

Студэнты аддзялення **інфармацыі і камунікацыі** вывучаюць адну з найбольш перспектывіўных і папулярных галін сацыяльнай навукі, якая мае шырокае практычнае прымяненне — камунікацыю, навуку аб распаўсюджванні і функцыянаванні інфармацыі ў грамадстве. На базе глыбокай агульнагуманітарнай падрыхтоўкі і шырокага кола дысцыплін па сучасных інфармацыйных тэхналогіях студэнты атрымліваюць прафесійныя

веды ў галіне тэорыі і практыкі камунікацыі, менеджменту, маркетынгу, рэкламы, сувязей з грамадскасцю, канфліктологіі і інш. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі. Выкладчык дысцыплін па камунікацыі і інфармацыі».

Аддзяленне забяспечвае падрыхтоўку па дзвюх спецыялізацыях — «сацыяльная камунікацыя ва ўстановах» і «сацыяльная камунікацыя ў сістэмах масавых паводзін».

Студэнты, якія спецыялізуюцца па арганізацыйнай камунікацыі, атрымліваюць паглыбленыя веды ў гэтай галіне культуры, арганізацыйных паводзін, кіравання персаналам і чалавечымі рэсурсамі. Таксама яны вывучаюць асновы тэорыі інавацый, тэорыі прыняцця кіраўнічых рашэнняў, вядзення дзелавых перагавораў, сувязей з грамадскасцю ў дзелавой сферы, вырашэння ўнутрыарганізацыйных, міжарганізацыйных канфліктаў і змогуць працаваць у дзяржаўных, камерцыйных і грамадскіх арганізацыях, аналітычных, рэкламных і маркетынгавых службах, забяспечваючы інфармацыйную падтрымку кіраўнічых і эканамічных рашэнняў, удасканалючы інфармацыйныя і камунікацыйныя працэсы ў арга-

нізацыях, забяспечваюць рух наперад на рынку і рэкламу вырабленых тавараў і паслуг.

Выпускнікі, якія спецыялізуюцца ў галіне масавай камунікацыі, паглыблена вывучаюць законы фарміравання і функцыянавання грамадскага меркавання, палітэканомію камунікацыі, уплыў СМІ на асобу і грамадства, медыяпланаванне, палітычную і сацыяльную рэкламу, сацыяльны менеджмент, вядзенне палітычных перагавораў, арганізацыю і правядзенне электаральных даследаванняў. Яны здолеюць знайсці дастасаванне сваім ведам у органах дзяржаўнага кіравання, палітычных арганізацыях, СМІ, прэс-службах, службах па сувязях з грамадскасцю, даследчых цэнтрах, дзе будуць займацца вывучэннем грамадскай думкі, фарміраваннем іміджу палітычных партый і дзяржаў.

Выпускнікі аддзялення здолеюць выкарыстаць свае веды і навыкі таксама ў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навуковых установах на выкладчыцкай рабоце.

Ва ўмовах лавінападобнага ўзрастання колькасці інфармацыі і яе ўплыву на жыццё грамадства будзе расці попыт на спецыялістаў, якія прафесійна займаюцца інфармацыйнай дзейнасцю.

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск,
вул. Маскоўская, 17
Тэл. 222-83-18

ВЫСОКАКВАЛІФІКАВАНЫЯ ПРАВАЗНАЎЦЫ ДЛЯ КРАІНЫ

На дзённым і завочным аддзяленнях юрыдычнага факультэта вучыцца больш за 2,5 тысяч студэнтаў.

За час вучобы на факультэце студэнты вывучаюць тэорыю права, канстытуцыйнае, адміністрацыйнае, фінансавое, працоўнае, грамадзянскае, крымінальнае, міжнароднае права, крымінальны і грамадзянскі працэс, крыміналістыку і іншыя дысцыпліны.

Юрыдычны факультэт рыхтуе спецыялістаў па правазнаўстве па шасці спецыялізацыях: арганізацыі і дзейнасці дзяржаўных органаў, гаспадарчым праве, судова-пракурорска-следчай дзейнасці, параўнальным правазнаўстве, падатковым і банкаўскаўскім праве, адвакатуры і натарыяце.

Спецыялізацыя «арганізацыя і дзейнасць дзяржаўных органаў» дае студэнтам глыбокую падрыхтоўку для работы ў апаратах Нацыянальнага сходу і Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, выканаўчых камітэтах, міністэрствах, ведамствах і іншых органах заканадаўчай і выканаўчай улады.

Выпускнікі спецыялізацыі па гаспадарчым праве накіроўваюцца ў міністэрствы, ведамствы, на прадпрыемствы, ва ўстановы і арганізацыі для работы юрысконсультамі.

На спецыялізацыі па судова-пракурорска-следчай дзейнасці вядзецца падрыхтоўка суддзяў, пракурораў і следчых.

Спецыялізацыя «параўнальнае правазнаўства» дае магчымасць яе выпускнікам працаваць у апаратах Міністэрства замежных спраў, дыпламатычных місіяў краіны за мяжой, сумесных прадпрыемствах, іншых арганізацыях і ўстановах.

Пасля спецыялізацыі па падатковым і банкаўскім праве выпускнікі факультэта могуць выкарыстаць свае веды ў органах падатковай службы і ўстановах банкаў.


Спецыялізацыя па адвакатуры і натарыяце накіравана на падрыхтоўку спецыялістаў па прававым абслугоўванні грамадзян — адвакатаў і натарыусаў.

У гэтым годзе прыягнецца прыём студэнтаў на новую юрыдычную спецыяльнасць «эканамічнае права», на якой будзе дзве спецыялізацыі: «прававое забеспячэнне камерцыйнай дзейнасці» і «прававое рэгуляванне фінансаў і крэдыту». Выпускнікам гэтай спецыяльнасці, якія атрымаюць акрамя юрыдычных яшчэ і глыбокія эканамічныя веды, будзе прыйсвойвацца кваліфікацыя «юрыст з веданнем эканомікі». Такія спецыялісты вельмі патрэбны ў дзяржаўных органах (Дзяржаўны падатковы камітэт, Дзяржаўны камітэт фінансавых расследаванняў і іншыя), а таксама банках, фірмах, гаспадарчых судах і на прадпрыемствах.

На факультэце дзейнічае таксама аддзяленне паліталогіі. Яго выпускнікі атрымліваюць кваліфікацыю «палітолаг-юрыст» і могуць працаваць у органах дзяржаўнай улады, грамадскіх аб'яднаннях, палітычных партыях у якасці кансультаў, рэферэнтаў і г.д.

Вучэбны працэс забяспечваецца 9 кафедраў: тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, крымінальнага права, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, экалагічнага і аграрнага права, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, крыміналістыкі, паліталогіі. На ўсіх кафедрах працуюць высокакваліфікаваныя выкладчыкі, сярод якіх 16 дактароў і больш за 70 кандыдатаў навук.

На факультэце ёсць бібліятэка, лабараторыя заканадаўства, крыміналістычная лабараторыя, лабараторыя інфарматыкі. На базе музея правазнаўства факультэта пра-



Дэкан юрыдычнага факультэта – дацэнт Валерый Мікалаевіч ГАДУНОВ

цуе гісторыка-культурны цэнтр.

Выпускнікі, якія добра праявілі сябе ў навукова-даследчай рабоце, рэкамендуюцца для паступлення ў аспірантуру.

Юрыдычны факультэт мае добрыя ўмовы для раскрыцця здольнасцей і талентаў студэнтаў.

БІЯЛОГІЯ, БІЯТЭХНАЛОГІЯ І ЭКАЛОГІЯ ХХІ СТАГОДДЗЯ

Біялагічны факультэт з'яўляецца буйнейшым цэнтрам па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў у Рэспубліцы Беларусь па спецыяльнасцях біялогія і экалогія. Студэнты атрымліваюць адну з трох кваліфікацый: «біёлаг. Выкладчык біялогіі і хіміі», або «біёлаг-біятэхнолаг. Выкладчык біялогіі», або «эколаг-біёлаг. Выкладчык экалогіі і біялогіі». Пасля заканчэння навучання прысвойваецца ступень бакалаўра або магістра.

На першым і другім курсах студэнты ўсіх кваліфікацый навучаюцца па агульным вучэбным плане, які прадугледжвае вывучэнне асноўных агульнаадукацыйных, сацыяльна-грамадскіх і базавых біялагічных дысцыплін. Пачынаючы з трэцяга курса навучанне студэнтаў ажыццяўляецца асобна, згодна з адпаведнай кваліфікацыяй.

За перыяд навучання студэнты атрымліваюць шырокую прафесійную падрыхтоўку, якая забяспечваецца вывучэннем у вялікім аб'ёме такіх дысцыплін біялагічнага цыкла, як батаніка, заалогія, цыталогія і гісталагія, біяхімія, біяфізіка, радыёбіялогія, фізіялогія раслін, мікрабія-

логія, вірусалогія, імуналогія, біятэхналогія, генетыка, тэорыя эвалюцыі, экалогія, ксенабіялогія і г. д.

Падрыхтоўка спецыялістаў з кваліфікацыямі «эколаг-біёлаг» і «біёлаг-біятэхнолаг» прадугледжвае, акрамя таго, вывучэнне шэрага дадатковых сучасных спецыяльных дысцыплін, такіх як прыкладная экалогія, хімічная экалогія, сацыяльная экалогія, радыёэкалогія, эканоміка прыродакарыстання, глабальная экалогія, экалогія чалавека, экалагічнае права, фізіялагічная экалогія, экалагічны маніторынг, кантроль і экспертыза, біяпашкоджанні, папуляцыйная экалогія і г. д. («эколаг-біёлаг»); малекулярная біялогія клеткі, малекулярная генетыка, клетачная інжынерія, генетычная інжынерія, імунаферментны аналіз, імабілізавааныя клеткі і ферменты, біятэхналогія ачысткі прамысловых адходаў, інжынерная энзімалогія, фармакаганозія, селекцыя прадукцэнтаў, культываванне клетак, біясэнсорныя сістэмы, вектарныя сістэмы, біятрансфармацыя рэчываў, генатэрапія і г. д. («біёлаг-біятэхнолаг»).

Факультэт рыхтуе кадры біёлагаў па спецыялізацыях: батаніка, заалогія, мікрабіялогія, генетыка, фізіялогія чалавека і жывёл, фізіялогія раслін, агульная экалогія, біяхімія, біятэхналогія.

Пры падрыхтоўцы спецыялістаў прадугледжана праходжанне практык: на першым і другім курсах — палявая практыка па батаніцы і заалогіі, на трэцім — вучэбная практыка па спецыялізацыі на кафедрах, у біяэнозах, НДІ, вытворчых установах, на чацвёртым і пятым курсах — вытворчая і педагагічная практыка.

Вучэбны працэс і навуковую работу факультэта забяспечваюць 8 кафедраў, НДІ гідраэкалогіі, НДІ кафедраў, заамамузей, гербарый, батанічны сад, вучэбная лабараторыя вылічальнай тэхнікі і тэхнічных сродкаў навучання, біястанцыя на возеры Нарач.

Пасля заканчэння факультэта выпускнікі могуць працаваць выкладчыкамі сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, супрацоўнікамі навукова-даследчых інстытутаў, а таксама на прадпрыемствах аграпрамысловага комплексу, фармацэўтыч-



Дэкан біялагічнага факультэта – дацэнт Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК

най, мікрабіялагічнай і харчовай прамысловасці, у запаведніках, батанічных садах, на селекцыйных станцыях і г. д.

Выпускнікі, якія паказалі схільнасць да навукова-даследчай работы, высокую эрудыцыю па біялогіі, атрымліваюць рэкамендацыю Вучонага савета факультэта для паступлення ў аспірантуру.

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск,
прасп. Ф. Скарыны, 4
Тэл. 209-52-48

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ Ў ГАЛІНЕ МЕХАНІКІ І МАТЭМАТЫКІ

Механіка-матэматычны факультэт дзейнічае з кастрычніка 1958 года пасля падзелу фізіка-матэматычнага факультэта на два факультэты — фізічны і матэматычны.

У красавіку 1970 года на базе трох кафедраў матэматычнага факультэта быў створаны факультэт прыкладнай матэматыкі. У 1975 годзе на матэматычным факультэце была адкрыта спецыяльнасць механіка, і факультэт стаў называцца механіка-матэматычным. Цяпер у складзе факультэта 10 кафедраў, на якіх працуюць 32 прафесары і дактары навук, 66 дацэнтаў і кандыдатаў навук. На факультэце навучаецца 893 студэнты на дзённай форме, 147 студэнтаў на завочнай форме, 15 магістрантаў, 41 аспірант і 4 дактаранты.

Механіка-матэматычны фа-

культэт вядзе падрыхтоўку па двюх спецыяльнасцях — механіцы і матэматыцы.

Спецыяльнасць механіка (кваліфікацыя «механік. Матэматык-прыкладнік») уключае наступныя спецыялізацыі: тэорыя пругкасці, трываласці і пластычнасці, САПР механічных сістэм, механіка робатаў і маніпулятараў, камп'ютэрная механіка. Выпускнікі гэтай спецыяльнасці атрымліваюць глыбокую матэматычную падрыхтоўку, фундаментальную адукацыю ў галіне механікі і сучасны ўзровень ведаў і навыкаў у праграмаванні і выкарыстанні ЭВМ.

Падрыхтоўка па спецыяльнасці матэматыка вядзецца на навукова-педагагічным аддзяленні, навукова-вытворчым аддзяленні і наступных, маючых індывідуальныя вучэбныя планы, спецыялізацыях: матэматыч-

ная электроніка, камп'ютэрная матэматыка, матэматычныя метады ў эканоміцы. Выпускнікі навукова-педагагічнага аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «матэматык. Выкладчык матэматыкі і інфарматыкі» і накіроўваюцца ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя ўстановы і агульнаадукацыйныя школы.

Выпускнікі навукова-вытворчага аддзялення атрымліваюць адукацыю па класічных матэматычных спецыялізацыях (алгебра, геаметрыя, матэматычны аналіз, дыферэнцыйны ўраўненні, дыскрэтная матэматыка, матэматычная кібернетыка і г. д.). Ім прысвойваецца кваліфікацыя «матэматык». Яны працуюць у навукова-даследчых акадэмічных і галіновых інстытутах, канструктарскіх бюро, лабараторыях і вылічальных цэнтрах, на прадпрыемствах пра-



Дэкан механіка-матэматычнага факультэта – прафесар Мікалай Іосіфавіч ЮРЧУК

мысловых міністэрстваў і ведамстваў, у банках і фірмах, вышэйшых навучальных установах і інш.

Спецыялізацыя матэматычна-электроніка (кваліфікацыя «матэматык. Матэматык-сістэ-матэхнік») адкрылася на факультэце ў 1986 годзе для падрыхтоўкі спецыялістаў, якія будуць працаваць у навукова-даследчых акадэмічных і галіновых інстытутах, канструктарскіх бюро, прадпрыемствах і арганізацыях, звязаных з распрацоўкай і вытворчасцю мікраэлектроннай, радыёэлектроннай, вылічальнай і тэлевізійнай тэхнікі і сродкаў сувязі.

Спецыялізацыі камп'ютэрная

матэматыка (кваліфікацыя «матэматык. Матэматык — сістэмны аналітык») і матэматычныя метады ў эканоміцы (кваліфікацыя «матэматык. Матэматык-эканаміст») адкрыты ў 1998 годзе. Па першай спецыялізацыі рыхтуюцца матэматыкі, якія валодаюць асноўнымі матэматычнымі пакетамі і здольныя выкарыстоўваць іх у аналітычных і лікавых вылічэннях і для рашэння задач па навуковым даследаванні, праектаванні, вытворчасці і суправаджэнні інфармацыйных сістэм рознай

ступені складанасці. Па другой спецыялізацыі рыхтуюцца матэматыкі-спецыялісты ў галіне распрацоўкі матэматычных метадаў даследавання эканамічных працэсаў, вывучэння розных бакоў эканомікі на аснове класічных і сучасных эканоміка-матэматычных мадэляў, распрацоўкі і абслугоўвання новых мадэляў у макра- і мікраэканоміцы, выкарыстання і ўкаранення сучасных тэарэтычных і праграма-інфармацыйных метадаў аналізу эканамічнай дзейнасці.

Выпускнікі факультэта, якія выявілі высокія здольнасці да навукова-даследчай работы, атрымліваюць рэкамендацыі ў аспірантуру ці могуць паступаць у магістратуру.

Студэнты маюць магчымасць на платнай аснове атрымаць дадаткова эканамічную адукацыю, кваліфікацыю рэфэрэнта-перакладчыка (англійская ці нямецкая мова) ці кваліфікацыю «матэматык. Выкладчык з правам выкладання на англійскай ці нямецкай мовах».

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6
Тэл. 227-30-14

ПРАФЕСІЯНАЛЫ З ШЫРОКІМ КРУГАГЛЯДАМ

Гістарычны факультэт мае ґрунтоўныя традыцыі ў галіне падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторыкаў. Па сутнасці, яны былі закладзены першым рэктарам БДУ У.І. Пічэтам задоўга да афіцыйнага адкрыцця факультэта ў 1934 годзе. Але ўжо з таго часу факультэт падрыхтаваў больш за 9 тысяч спецыялістаў. Штогод гэтая лічба павялічваецца прыкладна на 1300 выпускнікоў, якія завяршаюць навучанне на дзённай і завочнай формах.

Падрыхтоўка студэнтаў ажыццяўляецца на двух аддзяленнях па чатырох спецыяльнасцях і 9 спецыялізацыях. Старэйшае і буйнейшае з іх — аддзяленне гісторыі, выпускнікі якога атрымліваюць кваліфікацыю «Гісторык. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін». Навучанне гісторыкаў ідзе па дзвюх плынях: беларускамоўнай і рускамоўнай.

У 1992 годзе на факультэце распачата падрыхтоўка спецыялістаў на аддзяленні архівазнаўства і музейнаўства па спецыяльнасцях гісторыка-архівазнаўства (кваліфікацыя «гісторык-архівіст, выкладчык гісторыі»), музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (кваліфікацыя «музейнаўца, выкладчык гісторыі і культуралагічных дысцыплін»). Выпускнікі аддзялення могуць працаваць таксама ў якасці палеографу, археографу, мастацтвазнаўцаў. У 2001 годзе факультэт распачынае набор студэнтаў па новай спецыяльнасці «дакументазнаўства і дакументацыйнае забеспячэнне кіравання» (кваліфікацыя «да-

кументазнаўца, арганізатар дакументацыйнага забеспячэння кіравання»). Выпускнікі гэтай спецыяльнасці будуць мець акрамя гістарычнай ґрунтоўную падрыхтоўку ў галіне замежнай мовы, дакументазнаўства і правазнаўства.

На працягу навучанна студэнты-гісторыкі атрымліваюць глыбокія спецыяльныя веды, неабходныя для будучай прафесіі. У першую чаргу — па гісторыі Беларусі, Расіі, паўднёвых і заходніх славян, краін Заходняй Еўропы, Амерыкі, Азіі і Афрыкі, па археалогіі, этнаграфіі, гістарычнай інфарматыцы, крыніцазнаўстве. Акрамя гэтага, вывучаюцца такія дысцыпліны, як філасофія, логіка, псіхалогія, педагогіка, беларуская мова і літаратура, лацінская і польская мовы, адна з сусветных замежных моў і іншыя. Студэнты па спецыяльнасці «дакументазнаўства і дакументацыйнае забеспячэнне кіравання» праслухоўваюць курсы па маркетынгу, тэхналогіі і арганізацыі справаводства, псіхалогіі і сацыялогіі кіравання, дзелавым этыкеце і г.д. Студэнтам прапануецца шэраг сучасных курсаў і спекурсав (гістарычная псіхалогія, этналогія і сацыяльная антрапалогія, гісторыя лацінаамерыканскай цывілізацыі, арганізацыя і вядзенне канфідэнцыйнага справаводства і інш.), якія на сённяшні дзень не чытаюцца ў іншых ВНУ краіны. Факультэт мае пагадненне аб творчым супрацоўніцтве з Йенскім (ФРГ), Вроцлаўскім, Кракаўскім (Польшча), Вільнюскім (Літва), Маскоўскім, Расійскім гуманітарным універсітэтамі. Рыхтуюцца пагадненні з Рыжскім

універсітэтам і шэрагам універсітэтаў у Швецыі. Штогод супрацоўнікі і студэнты гістфака праходзяць навуковыя і вучэбныя стажыроўкі за мяжой.

На гістарычным факультэце працуе 9 кафедры: гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, гісторыі Беларусі новага і навіейшага часу, гісторыі старажытнага свету і сярэднявечча, гісторыі новага і найноўшага часу, гісторыі Расіі, гісторыі паўднёвых і заходніх славян, археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных дысцыплін, крыніцазнаўства і музейнаўства, сусветнай і айчынай гісторыі. Студэнты маюць магчымасць, пачынаючы з трэцяга курса, спецыялізавацца па адной з названых кафедраў, удзельнічаць у даследчыцкіх работах па абраным навуковым кірунку. Многія студэнты факультэта маюць навуковыя публікацыі, з'яўляюцца лаўрэатамі конкурсаў, узнагароджваюцца граматамі і атрымліваюць магчымасці для навучанна за мяжой. лепшыя з выпускнікоў факультэта працягваюць навучанне ў магістратуры і аспірантуры. Факультэт, як і БДУ ў цэлым, пераходзіць з 2001/2002 навучальнага года на падрыхтоўку спецыялістаў па трох узроўнях: бакалаўр, дыпламаваны спецыяліст, магістр. Падрыхтоўку ў магістратуры плануецца праводзіць больш чым па 20 спецыялізацыях з вывучэннем другой замежнай мовы (па профілі спецыялізацыі).

Выпускнікі гістфака БДУ складаюць пераважную частку яго выкладчыцкага складу. Выкладчыцкі калектыў факультэта — гэта прызнаныя спецы-



Дэкан гістарычнага факультэта — дацэнт Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН

ялісты ва ўсіх галінах гістарычных ведаў. У сучасны момант на факультэце працуе каля 110 выкладчыкаў, сярод якіх 19 прафесараў і 65 дацэнтаў. Супрацоўнікі факультэта вядуць плённую даследчыцкую працу па пытаннях гісторыі Беларусі, Расіі, Украіны, краін Заходняй Еўропы, Афрыкі і Азіі, крыніцазнаўства, этналогіі, культурнай антрапалогіі, археалогіі, палеаграфіі, археаграфіі, рэлігіязнаўства, метадалогіі і метадыкі гістарычнага даследавання. Значныя вынікі дасягнуты ў падрыхтоўцы падручнікаў для ВНУ і школ, метадычных распрацовак па ўсіх гістарычных дысцыплінах, вучэбных праграм. Выпускнікі гістфака, якія характарызуюцца як спецыялісты з шырокім кругаблядам і навуковым узроўнем, працуюць таксама ў іншых навуковых установах, архівах і музеях, а таксама ў сферы бізнесу і кіравання.

НАВУКІ АБ ЗЯМЛІ – БАЗІС РАЦЫЯНАЛЬНАГА ПРЫРОДАКАРЫСТАННЯ



**Дэкан геаграфічнага
факультэта –
прафесар Іван
Іванавіч ПІРОЖНІК**

Геаграфічны факультэт – буйнейшы ў краіне вучэбна-навуковы цэнтр па падрыхтоўцы географу, геалагу і экалагаў, які заснаваны ў 1934 годзе.

Зараз на факультэце навучаецца звыш тысячы студэнтаў, каля 30 аспірантаў і дактарантаў. Факультэт рыхтуе кадры па чатырох спецыяльнасцях:

«геаграфія», кваліфікацыя – географ, выкладчык геаграфіі;
«геалогія і разведка карысных выкапняў», кваліфікацыя – інжынер-геолаг;

«экалогія», кваліфікацыя – географ-экалаг, выкладчык экалогіі і геаграфіі;

«геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы», кваліфікацыя – географ, спецыяліст па ГІС.

Факультэт дае глыбокую прафесійную адукацыю ў галіне навук аб Зямлі, дазваляе атры-

маць ґрунтоўныя веды ў рамках спецыялізацый па фізічнай геаграфіі, гідралогіі сушы, рацыянальным прыродакарыстанні і ахове прыроды, картаграфіі, метэаралогіі і кліматалогіі, геаграфіі глебаў і зямельных рэсурсаў, літалогіі, геалогіі і разведцы карысных выкапняў, геаграфічных інфармацыйных сістэмах, эканамічнай геаграфіі, дэмаграфіі, рэгіянальнай сацыяльна-эканамічнай геаграфіі, геаграфіі турызму і экскурсійным менеджменце.

На факультэце працуюць 2 акадэмікі, 16 дактароў навук (прафесараў) і 46 кандыдатаў навук. Сярод выпускнікаў факультэта 5 акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў НАН Беларусі, звыш 35 дактароў навук, прафесараў, 16 лаўрэатаў Дзяржаўных прэмій.

З 2001/2002 навучальнага года факультэт пераходзіць на шматузроўневую падрыхтоўку бакалаўраў, спецыялістаў і магістраў па ўсіх спецыяльнасцях. На 1-2 курсах студэнты будуць праходзіць шырокапрофільную падрыхтоўку па гуманітарных, сацыяльна-эканамічных, матэматычных і прыродазнаўчых дысцыплінах. Пасля гэтага на падставе конкурснага адбору і рэйтынговых ацэнак студэнты будуць працягваць навучанне альбо па праграме бакалаўра (агульны тэрмін навучання 4 гады) і атрымліваць вышэйшую адукацыю першага ўзроўню, альбо пры агульным тэрміне навучання 5 гадоў будуць атрымліваць кваліфікацыю спецыяліста, а 6 гадоў – акадэмічную

ступень магістра. Профільную адукацыю студэнты паглыбляюць па адной са спецыялізацый на васьмі кафедрах: агульнага землярэства, геадэзіі і картаграфіі, глебазнаўства і геалогіі, дынамічнай геалогіі, геаэкалогіі, фізічнай геаграфіі мацерыкоў і акіянаў і методыкі выкладання геаграфіі, эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, эканамічнай геаграфіі замежных краін. Дзейнічаюць чатыры навукова-даследчыя лабараторыі: экалогіі ландшафту, возеразнаўства, маніторынгу водных рэсурсаў, геалага-экалагічных праблем. Навуковым, навучальным і метадычным мэтам служыць Музей землярэства, геа-станцыя «Заходняя Бярэзіна», Браслаўскі вучэбна-навуковы лімналагічны стацыянар, чытальная зала геаграфічных навук, больш за 10 вучэбных кабінетаў.

Студэнты факультэта атрымліваюць ґрунтоўную спецыяльную падрыхтоўку, вывучаюць значную колькасць агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін (глебазнаўства, геалогія, метэаралогія і кліматалогія, картаграфія, геамарфалогія, гідралогія і інш.)

Вялікая ўвага ў падрыхтоўцы географу, экалагаў, геалагаў надаецца вучэбнай і вытворчай практыцы. Ужо на першым і другім курсах студэнты практычна засвойваюць тапаграфію, геалогію, гідралогію, геамарфалогію, глебазнаўства, метэаралогію, біягеаграфію, ландшафтазнаўства і інш. Комплексная геаграфічная практыка праводзіцца па

спецыяльных маршрутах у межах краіны па Беларускай Паазер'і, раёнах Палесся і Падняпроўя. Старшакурснікі праходзяць вытворчую практыку ў навукова-даследчых інстытутах НАН Беларусі, лабараторыях геаграфічнага факультэта, іншых арганізацыях. Значная частка студэнтаў уключаецца ў склад экспедыцый, дзе яны засвойваюць методыку палявых даследаванняў.

Шырокія магчымасці маюць 2 студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі, дзе студэнты могуць займацца ґрунтоўнымі навуковымі даследаваннямі, якія з цягам часу становяцца курсавымі і дыпломнымі работамі, артыкуламі, справаздачамі. Шэраг студэнтаў праходзяць навучанне або стажыроўку ў ВНУ краін далёкага замежжа.

Студэнты геафака не замыкаюцца толькі на навучанні – яны актыўна ўдзельнічаюць у спартыўных спаборніцтвах, экспедыцыях і турыскіх падарожжах, што праводзяцца на факультэце.

Пасля заканчэння навучання ў БДУ географы, экалагі і геалагі знаходзяць свае працоўныя месцы ў агульнаадукацыйных школах, сярэдніх і вышэйшых навучальных установах, інстытутах НАН Беларусі, на картаграфічных прадпрыемствах, у гідраметэаслужбе, у праектных, даследчых, турысцка-экскурсійных, прыродаахоўных, геалагічных і землеўпарадкавальных арганізацыях. Пераможцы навуковых конкурсаў студэнцкіх работ па рэкамендацыі Вучонага савета працягваюць навучанне ў аспірантуры.

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск,
вул. К. Маркса, 31
Тэл. 222-34-21, 222-36-02

ПАЧЫНАЕЦЦА З ЛЮБОВІ

Слова «філалогія» (лат. philologia) у перакладзе з лацінскай мовы азначае «любоў да слова». Любоў да слова ёмкага, да слова, якое, паводле Бібліі, было «напачатку», праз якое мы пазнаём (асэнсоўваем) навакольны свет. Мова народа – не выпадковы набор гукаў, а вельмі стройная, вывераная стагоддзямі сістэма. Для таго, каб у ёй перамяніўся толькі адзін гук, патрэбны вельмі працяглы час – кожнае новаўвядзенне праходзіць праверку на меладычнасць, гарманічнасць з усім моўным ладам. Недарэчна сцвярджаць, што ёсць мовы непрыгожыя – могуць быць хіба толькі нязвыклыя для нашага слыху. У кожнай адлюстраваны асаблівасці нацыянальнага характару, тэмпераменту, жыццёвага ўкладу. Той, чыё сэрца поўніцца любоўю да слова, хто адчувае яго прыгажосць і сілу і хоча спазнаць сакрэты гэтай прыгажосці і сілы, пас-

ля заканчэння школы спыняе свой выбар на філалогіі.

Філалагічны факультэт Беларускага ўніверсітэта вядзе свой летпіс з 1939 года. Аднак гэта не значыць, што да таго часу падрыхтоўка філалагаў у БДУ не вялася. У 20-я гады ў склад педагагічнага факультэта ўніверсітэта ўваходзіла літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне, выпускнікі якога і атрымалі першыя ў маладой Беларусі дыпламы настаўнікаў беларускай і рускай моў і літаратур.

На гэтым аддзяленні працавалі такія вядомыя навукоўцы, як акадэмік АН БССР І.І. Замоцін, прафесары Я.І. Барысчэўскі, А.М. Вазнясенскі, М.М. Пятуховіч. З восені 1923 года лекцыі па беларускай мове і методыцы яе выкладання чытаў класік беларускай літаратуры Якуб Колас. У розныя гады філалагічны факультэт БДУ скончылі дзесяткі славутых сыноў і дачок Беларусі, якімі ганарыцца не толькі ўніверсітэт, але і рэспубліка. Гэта вядомыя кожнаму школьніку імёны: К. Чорны, К. Крапіва, І. Мележ, І. Навуменка, Р. Барадулін, Н. Гілевіч, Г. Бурдулін, А. Лойка, Я. Сіпакоў, Я. Янішчыц і інш., а таксама выдатныя даследчыкі мовы і літаратуры С.Х. Алексан-



Дэкан філалагічнага факультэта – прафесар Ларыса Аляксандраўна МУРЫНА

дровіч, А.І. Падлужны, М.І. Мушыньскі і многія-многія іншыя. Сотні выпускнікоў факультэта працуюць у рэдакцыях газет,

часопісаў, на радыё, тэлебачанні, у выдавецтвах. Тысячы, нават дзесяткі тысячы настаўнікаў беларускай і рускай мовы і літаратуры з цэпльнай успамінаюць гады вучобы ва ўніверсітэце.

Пачынаючы з сярэдзіны 90-х гадоў наш факультэт актыўна развіваецца — да традыцыйных аддзяленняў беларускай і рускай моў і літаратур дадаліся аддзяленні рамана-германскае (англійскай, нямецкай, французскай, італьянскай) моў і літаратур, славянскіх (кожны год славянскія мовы чаргуюцца: польская, украінская, сербская, харвацкая, балгарская, у гэтым годзе будзе набор на сербскую і харвацкую) моў і літаратур, класічнай філалогіі (старажытнагрэчаская і лацінская мовы і антычная літаратура). Апрача таго, па спецыяльнасцях беларуская і руская мовы і літаратуры падрыхтоўка вядзецца яшчэ і на завочнай форме навучання.

Тыя, хто вытрымлівае густое

сіта ўступных выпрабаванняў, з першага курса пачынаюць вывучаць не проста сакрэты роднай і замежных моў, але і гісторыю культур народаў свету, асноўныя этапы і заканамернасці развіцця моўных працэсаў, гісторыю роднай і сусветнай літаратур ад глыбокай старажытнасці да нашых дзён, міфалогію, фальклор еўрапейскіх народаў. Пасля другога курса студэнты рамана-германскага аддзялення пачынаюць дадаткова вывучаць яшчэ адну замежную мову (выдатнікам прадастаўляецца права выбару). У дадатак да асноўных спецыяльнасцей студэнты ўсіх аддзяленняў маюць магчымасць авалодаць цэлым шэрагам спецыялізацый: камп'ютэрная лінгвістыка, тэорыя і практыка перакладу, рыторыка, беларуская мова як замежная, руская мова як замежная; пачынаючы з трэцяга курса па жаданні можна вывучаць дадаткова адну са славянскіх моў. У выніку, са сцен

факультэта выходзяць спецыялісты з надзвычай шырокім кругам ведаў, здольныя высакаякасна працаваць ва ўсіх сферах народнай гаспадаркі, дзе толькі ёсць патрэба ў спецыялістах гуманітарнага профілю. Нездарма нашых выпускнікоў з вялікім задавальненнем запрашаюць працаваць на радыё і тэлебачанне.

Штогод конкурс на філалагічны факультэт адзін з найбольш высокіх па ўніверсітэце — свае сілы спрабуюць медалісты, пераможцы гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіяд, таму без перабольшання можна сказаць: паступаюць самыя здольныя.

...Любоў да слова пачынаецца з любові да слова роднага, бо не спазнаўшы красы сваёй мовы, немагчыма адкрыць таямніцы іншых. Філалагічны факультэт запрашае да сябе тых, для каго асэнсаванне навакольнага свету пачынаецца са слова «люблю» — «люблю слова», «люблю РОДНАЕ слова».

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск,
вул. Ленінградская, 14
Тэл. 226-49-98

БЕЗ ХІМІІ НЕМАГЧЫМА ЎЯВІЦЬ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ НАШАЙ КРАІНЫ

Хімічны факультэт заснаваны ў 1931 годзе і з'яўляецца сёння адзіным у рэспубліцы цэнтрам па падрыхтоўцы хімікаў з вышэйшай універсітэцкай адукацыяй. За гэтыя гады падрыхтавана больш за 5 тысяч высокакваліфікаваных спецыялістаў-хімікаў, якія ўнеслі і ўносяць значны ўклад у развіццё хімічных навук і хімічнай прамысловасці ў рэспубліцы, і ўспяхова працуюць у агульнаадукацыйных школах, тэхнікумах, вышэйшых навучальных установах.

На хімічным факультэце будзе ажыццяўляцца прыём 100 чалавек: на навукова-вытворчае аддзяленне — 40 чалавек, на навукова-педагагічнае — 20 чалавек, 15 — на спецыялізацыю хімічная экалогія і 25 чалавек — на спецыялізацыю хімія лекавых злучэнняў.

На факультэце дзейнічаюць 6 кафедраў: неарганічнай, аналітычнай, арганічнай хіміі і хіміі высокамалекулярных злучэнняў, фізічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хімічнай тэхналогіі, агульнай хіміі і метадыкі выкладання хіміі. На факультэце працуюць 2 акадэмікі НАН Беларусі і больш за 10 дактароў навук, амаль 90 % усіх выклад-

чыкаў факультэта маюць навуковыя ступені. Пры кафедрах факультэта дзейнічае шэраг навукова-даследчых лабараторый, супрацоўнікі якіх прыцягваюцца да вядзення вучэбнага працэсу.

За перыяд навучання на дзеённым аддзяленні студэнты атрымліваюць шырокую агульнапрафесійную падрыхтоўку, якая забяспечваецца вывучэннем у шырокім аб'ёме такіх дысцыплін хімічнага цыкла, як аналітычная, арганічная, неарганічная, калоідная, квантавая, фізічная хімія, хімія высокамалекулярных злучэнняў, крышталічная, будова рэчыва, хімічная тэхналогія і мадэліраванне тэхналагічных працэсаў і іншыя. Універсітэцкая адукацыя забяспечвае і дастаткова глыбокую агульнагуманітарную падрыхтоўку спецыялістаў-хімікаў, якая ажыццяўляецца дзякуючы вывучэнню дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыкла.

З 2001 года факультэт пераходзіць на шматузроўневую падрыхтоўку спецыялістаў-хімікаў. Студэнты факультэта змогуць пасля выканання вучэбнага плана 4-гадовага навучання атрымаць ступень бака-

лаўра, а пасля 6-гадовага навучання — ступень магістра. Захаваецца і 5-гадовы тэрмін навучання (дыпламаваны спецыяліст). Увядзенне на факультэце рэйтынгавай ацэнкі вучэбнай працы студэнтаў, пачынаючы з 1-га курса, дазволіць ажыццяўляць аб'ектыўны адбор студэнтаў для атрымання вышэйшай адукацыі разнастайнага ўзроўню.

Падрыхтоўка па спецыялізацыі пачынаецца з 3-га курса.

Студэнты, якія рыхтуюцца да педагагічнай дзейнасці, вывучаюць шэраг дысцыплін псіхалага-педагагічнага цыкла і праходзяць педагагічную практыку. На стадыі спецыялізацыі студэнты праходзяць паглыбленую спецыяльную падрыхтоўку па кафедрах, вывучаюць цыкл спецыяльных дысцыплін, які забяспечвае атрыманне сучасных тэарэтычных ведаў у пэўнай галіне хіміі. Навучальны працэс на хімічным факультэце нацэлены не толькі на засваенне студэнтамі пэўнага аб'ёму спецыяльных ведаў, але і на развіццё іх творчых здольнасцяў, набыццё навыкаў самастойнага папўнення ведаў, вопыту, правядзення навуковых даследаванняў.

Студэнты праходзяць вы-



Дэкан хімічнага факультэта – прафесар Генадзь Аляксеевіч БРАЊЦКІ

творчую практыку на базе прадпрыемстваў і НДІ рэспублікі. Лепшыя студэнты атрымліваюць рэкамендацыі для паступлення ў аспірантуру. Выпускнікі факультэта працуюць у навукова-даследчых установах альбо на прадпрыемствах электроннай, радыётэхнічнай і хімічнай прамысловасці, школах і ВУН рэспублікі.

Пра тое, як праходзяць прыёмныя экзамены, пра патрабаванні, якія ставяцца да абітурыентаў, можна даведацца ў перыядычным рэспубліканскім выданні — часопісе для старшакласнікаў і абітурыентаў «Рэпетытар».

З 1995 года факультэт вядзе падрыхтоўку спецыялістаў для фармацэўтычнай прамысловасці рэспублікі.

ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬнай І НЕТРАДЫЦЫЙнай МЕДЫЦЫНЫ

г. Мінск,
вул. Курчатова, 5, пакой 701
Тэл. 227-54-12, 227-29-10

САМАЯ СУЧАСНАЯ МЕДЫЦЫНА

Факультэт фундаментальнай і нетрадыцыйнай медыцыны Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на падставе сумеснай Паставы Міністэрства аховы здароўя і БДУ ўключаны ў новую адукацыйную структуру, у якую ўваходзяць таксама Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут (МДМІ) і Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі (БелМАПА).

Аб'яднанне адукацыйных матчымаў трох вядучых навучальных устаноў дазволіла адкрыць у 2001 годзе набор на класічную медыцынскую кваліфікацыю — урач-лячэбнік. Сёлетня 25 студэнтам першага набору па гэтай спецыяльнасці пашчасціць пачаць навучацца тут. Ім будучы даваць фундаментальныя веды найлепшыя прафесарска-выкладчыцкія кадры БДУ, МДМІ і БелМАПА. Студэнты атрымаюць саўвядучую падрыхтоўку па матэматыка-інфармацыйных, фізіка-хімічных, медыка-біялагічных і клінічных дысцыплінах. Вузкая спецыялізацыя ўрачоў-лячэбнікаў будзе накіравана на штогадовую падрыхтоўку 15 дактароў спартыўнай медыцыны і 10 дактароў, якія спецыялізуюцца ў галіне навуковага суправаджэння дыягнастычнай і лячэбнай справы.

Да разгортвання ўніверсітэцкага шпітэля клінічныя дысцыпліны нашы студэнты будучы праходзіць пад кіраўніцтвам выкладчыкаў МДМІ і БелМАПА.

Разам з поўным аб'ёмам ведаў, прадугледжаных праграмамі для медінстытута, нашы выпускнікі будучы валодаць шэрагам старажытных і сучасных альтэрнатыўных лекавых практык.

Гэтыя першакласныя ўрачы-

лячэбнікі будучы карыстацца вялікай папулярнасцю не толькі ў Беларусі, але і ў найлепшых навучальных установах усяго свету.

Кваліфікацыя правізара сёння з'яўляецца востра дэфіцытнай у сістэме аховы здароўя і ў многіх галінах эканомікі. Таму ў 2001 годзе пашыраны набор на спецыяльнасць «Фармацыя». Да навучальнага працэсу па гэтай спецыяльнасці далучаюцца найлепшыя спецыялісты фармацэўтычнай галіны, якія забяспечваюць атрыманне глыбокіх ведаў па медыка-біялагічных і фармакалагічных дысцыплінах і ўмелстваў у галіне аптэчнай і прамысловай вытворчасці лекавых формаў. Адначасова ў рамках спецыяльнасці «Фармацыя» пачнецца падрыхтоўка абмежаванай колькасці спецыялістаў для парфюмерыі і касметалогіі.

Спецыялізацыя «Медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву» накіравана на падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў, якія валодаюць медыка-псіхалагічнымі, сацыяльнымі і юрыдычнымі ведамі і ўмелствамі. Студэнты, якія навучаюцца па гэтай спецыяльнасці, у дыплومه будучы мець двойную кваліфікацыю: медыцынская псіхалогія і сацыяльная праца. Сёння гэта найбольш запатрабаваныя і высокааплачаныя спецыялісты ў эканамічна развітых краінах — Аўстраліі, Канадзе, ЗША. Нашы выпускнікі будучы падрыхтаваны для працы ў першую чаргу ў сістэме адукацыі — асабліва ў анкалогіі, наркалогіі і псіхіятрыі. Апрача таго, студэнты атрымаюць веды і навыкі працы ў сістэме сацыяльнага забеспячэння і ў альтэрнатыўных

установах кшталту хоспісаў. Безумоўна, нашыя выпускнікі будучы валодаць ведамі і ўмелствамі ў галіне практычнай псіхалогіі. Пры гэтым сур'ёзная ўвага надаецца асваенню традыцыйных і сучасных псіхалагічных тэхнік: НЛП, гештальт-тэрапіі, кагнітыўнай тэрапіі, медытатывы і іншых тэхнік. Першакласныя псіхатэрапеўты з багатай практыкай дадуць нашым гадванцам навыкі працы ў сямейнай, групавой, персанальнай псіхатэрапіі.

Вельмі актуальнай застаецца задача падрыхтоўкі кіруючых кадраў сістэмы аховы здароўя. Па ініцыятыве міністра аховы здароўя І.Б. Зелянкевіча пачалася падрыхтоўка эканамістаў-менеджэраў для сацыяльнай сферы і аховы здароўя. Гэта — будучыя кіраўнікі эканамічных і планаво-эканамічных службаў лячэбных і вытворчых арганізацый аховы здароўя, непасрэдных кіраўнікі шпітэляў, паліклінік і паліклінічных бальніц. Шырыня эканамічных і кіраўнічых ведаў, навыкі хуткага і ўсебаковага аналізу эканомікі сацыяльнай сістэмы і ўменне прымаць адэкватныя рашэнні робіць выпускнікоў нашага факультэта капітанамі і аховы здароўя, і сацыяльнага забеспячэння, і многіх кіраўнічых дзяржаўных структур. Паглыбленая накіраванасць усіх навучальных практык дазволіць лёгка арганізаваць свой бізнес.

Нарэшце збылася мара выпускнікоў сярэдніх медыцынскіх і фармацэўтычных навучальных устаноў — упершыню паводле эксперыментальнага плана БДУ разам з БелМАПА распачне падрыхтоўку правізараў і медыка-сацыяльных работнікаў па воч-



**Дэкан факультэта
фундаментальнай і
нетрадыцыйнай
медыцыны —
Дзмітрый Ільіч
САГАЙДАК**

на-завочнай форме навучання. Безумоўна, гэта запатрабуе ад студэнтаў прытрымлівання вельмі жорстка арганізаванага навучальнага графіка для праходжання комплексу хіміка-фармацэўтычных і хіміка-біялагічных дысцыплін. У першую чаргу вочна-завочнае навучанне прызначаецца для выпускнікоў медыцынскіх і фармацэўтычных вучылішчаў. Такім чынам, будзе рэалізаваны прыцып бесперапыннай фармацэўтычнай і медыка-сацыяльнай адукацыі. Гэта, бесумнеўна, дапаможа медыцынскім работнікам сярэдняга звяна замацавацца ў сістэме адукацыі. Упершыню ў якасці ўступнага экзамену выпускнікі сярэдніх медыцынскіх і фармацэўтычных навучальных устаноў будучы здадаць знаёмы ім прадмет — асновы медыцынскіх ведаў.

Поспехаў усім жадаючым стаць першакласнымі служыцелямі ідэалам здароўя Чалавека!!!

ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ

г. Мінск,
вул. К. Маркса, 31
Тэл. 206-58-98, 206-60-29, 206-61-42

НЕРУХОМАСЦЬ — ПРЫЧЫНА ЭКАНАМІЧНАГА РУХУ

У развітых краінах існуе галіна ўніверсітэцкай адукацыі з доўгімі традыцыямі, якая выпускае спецыялістаў з фундаментальнай падрыхтоўкай у сферы кіравання нерухомасцю. Менавіта гэтыя спецыялісты, з'яўляючыся супрацоўнікамі як дзяржаўных арганізацый, так і пры-

ватных кампаній, вырашаюць задачы:

- крэдытна-фінансавая сістэма (пытанні, звязаныя з закладам маёмасці ў забеспячэнне крэдытных пагадненняў, у тым ліку — ацэнка закладзенай маёмасці);
- інвестыцыйнай дзейнасці

(ацэнка мэтазгоднасці інвестыцый у нерухомасць, забяспечанасць інвестыцыйнай рызыкі закладзенай маёмасцю);

- іпатэчнай дзейнасці;
- арганізацыі працэсаў стварэння і эксплуатацыі нерухомасці;
- прыватызацыі і раздзяр-

жаўлення, а таксама нацыяналізацыі;

- падаткаабкладання;
- страхавання.

У сістэме адукацыі, якая склалася на постсавецкай прасторы, менеджмент нерухомасці знаходзіцца на стыку фінансаво-эканамічных, юрыдычных і архі-

тэктурна-будаўнічых ведаў. Імкненне стварыць сістэму фундаментальнай адукацыі, якая гарманічна спалучала б гэтыя накірункі, мела б арыентацыю на сусветны досвед і збліжэнне адукацыйных стандартаў, і прывяло да стварэння ў 2000 годзе факультэта менеджменту нерухомай маёмасці БДУ.

Факультэт першапачаткова арыентаваўся на шчыльнае супрацоўніцтва з міністэрствамі і ведамствамі Рэспублікі Беларусь, арганізацыямі і прадпрыемствамі ўсіх формаў уласнасці, зацікаўленымі ў падрыхтоўцы спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі ў сферы кіравання нерухомасцю.

Факультэт праводзіць выбар на вочнае дзённае наву-

чанне (5 гадоў), а таксама на другую вышэйшую адукацыю (завочна).

Факультэт з'яўляецца акадэмічным членам Еўрапейскага таварыства нерухомай маёмасці (ERES), у якое ўваходзяць вядучыя ўніверсітэты Еўропы, якія адказваюць за падрыхтоўку спецыялістаў у сферы нерухомай маёмасці. Асноўная мэта гэтага членства — доступ да еўрапейскіх адукацыйных стандартаў у сферы нерухомай маёмасці, супрацоўніцтва ў навуковай і навукова-метадалагічнай галіне, абмен выкладчыкамі і студэнтамі, замежныя стажыроўкі студэнтаў.

З верасня 2000 года факультэт ва ўзаемадзейнасці з Беларускай таварыствам ацэншчыкаў

(БТА) рэгулярна (раз на два тыдні) праводзіць Рэспубліканскі навукова-практычны семінар «Эканоміка нерухомай маёмасці і ацэнка ўласнасці», у працы якога разам з вядучымі навукоўцамі і практычнымі спецыялістамі (у тым ліку і замежнымі) прымаюць удзел студэнты факультэта. У красавіку 2001 года факультэт разам з БТА праводзіць міжнародную канферэнцыю «Праблемы ацэнкі ў пераходнай эканоміцы».

На факультэце ўтвораны і праходзіць дзяржаўную сертыфікацыю і ліцэнзаванне Цэнтр рыэлтэрскіх паслуг, асноўная мэта якога — набыццё студэнтамі неабходных ведаў і практычных навыкаў у арганізацыі і правядзенні здзелак з нерухомасцю.



Дэкан факультэта менеджменту нерухомай маёмасці — кандыдат тэхнічных навук Валянцін Дзмітрыевіч КАСЦЮЧЭНКА

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ БДУ

г. Мінск,
вул. Маякоўскага, 96,
пак. 112. Тэл. 207-79-16

ДЫЯЛОГ КУЛЬТУР

Міжнародны гуманітарны інстытут БДУ — вучэбны, навуковы і культурны цэнтр, дзейнасць якога накіравана на пашырэнне сістэмы міжнароднага супрацоўніцтва БДУ, падрыхтоўку кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў галіне замежных моў, рэлігіязнаўства і іудаікі, эканомікі, мастацтва, архітэктуры, дызайну. Характэрнай рысай дзейнасці інстытута з'яўляецца спалучэнне шырокай адукацыі ў сферы сусветнай культуры і фундаментальнага прафесійнага трэнінгу, класічных гуманітарных каштоўнасцей і найноўшых тэхналогій прагрэсу.

Рэалізацыя вучэбнай праграмы грунтуецца на шырокім міжнародным супрацоўніцтве, прыцягванні да выкладання ў інстытуце вядомых прафесараў і дзеячаў культуры замежных краін, здзяйсненні абмену студэнтамі з замежнымі ўніверсітэтамі. Важнейшым партнёрам інстытута з'яўляецца Іерусалімскі Юрэйскі ўніверсітэт, прафесары якога ў галіне гуманітарных, сацыяльных навук і мастацтва будуць рэгулярна весці курсы і спекурсы ў МПІ. Інстытут супрацоўнічае з Лонданскім і Оксфардскім ўніверсітэтамі, Маскоўскім дзяржаўным ўніверсітэтам Паўночнай Караліны (ЗША), Каралеўскім ўніверсітэтам (Канада), ўніверсітэтамі і культурна-адукацыйнымі цэнтрамі ЗША, Расіі, Ізраіля, Германіі, Вялікабрытаніі, Польшчы. Дзейнасць інстытута актыўна падтрымлівае Амерыканскі юрэйскі раз-

меркавальны камітэт ДЖОЙНТ, міжнародныя фонды. Інстытут імкнецца зрабіць рэальнасцю адукацыі дыялог культур, узаемадзеянне «Афін і Іерусаліма» — культурна-гістарычных традыцый еўрапейскай і іўдзейскай цывілізацыі.

Студэнты інстытута ўсіх спецыяльнасцей пасля праходжання базавай лінгвістычнай падрыхтоўкі атрымваюць магчымасць стажыровак у замежных ўніверсітэтах, навуковых і культурных цэнтрах. Навучанне ў інстытуце платнае. Тэрмін навування — 5 гадоў.

У 2001 годзе МПІ праводзіць набор студэнтаў па наступных спецыяльнасцях:

Сучасныя замежныя мовы. Кваліфікацыя спецыяліста — перакладчык-рэферэнт (дзве мовы). Навучанне вядзецца па двух кірунках, уключаючы асноўную і другую мову: а) англійская, іўрыт; б) нямецкая, іўрыт. У якасці трэцяй мовы прапануюцца англійская, нямецкая, французская, італьянская. Фундаментальны лінгвістычны падрыхтоўка спалучаецца з разнастайнымі формамі практычных заняткаў і свабоднай моўнай практыкай. Адначасова студэнты атрымліваюць комплексныя веды ў галіне палітыкі, культуры, эканомікі рэгіёнаў распаўсюджвання вывучаемых моў, міжнародных адносін і інш.

Спецыяльнасць **маркетынг**, спецыялізацыя — маркетынг у галіне паслуг, кваліфікацыя спецыяліста — эканаміст. Студэн-

ты атрымваюць фундаментальную падрыхтоўку па эканамічнай тэорыі, менеджменце, планаванні і кіраванні маркетынгавай дзейнасцю прадпрыемстваў і фірмаў, аналізе стану, перспектывных напрамкаў і праблем развіцця сусветнага і айчыннага рынку. Абавязковай умовай з'яўляецца паглыбленае вывучэнне замежных моў.

Спецыяльнасць **дызайн**. Кваліфікацыя спецыяліста — дызайнер. Праграма навування накіравана на падрыхтоўку спецыяліста-праекціроўшчыка, які валодае комплексным арсеналам сродкаў дызайнерскага фарміравання жылога і функцыянальнага асяроддзя, адкрытых прастораў горада, а таксама сучаснымі тэхналогіямі камп'ютэрнага праектавання, метадамі менеджменту і рэкламы. Універсітэцкае навування спалучаецца са спецыялізаванай практыкай у рамках міжнародных дызайн-праграм.

Спецыяльнасць **архітэктура**. Кваліфікацыя спецыяліста — архітэктар. Студэнты атрымліваюць фундаментальную падрыхтоўку па тэорыі архітэктуры і урбанізму, гісторыі сусветнай архітэктуры і мастацтва, кампазіцыі, праектавання будынкаў, збудаванняў, архітэктурных комплексаў і ландшафту. Асаблівае падрыхтоўкі архітэктараў з'яўляецца шырокае выкарыстанне найноўшых камп'ютэрных тэхналогій праектавання асяроддзя, засваенне метадаў і прынцыпаў «асяроднага падыходу» ў архітэктуры.

Спецыяльнасць **культуралогія**. Спецыялізацыя — рэлігіязнаўства (профіль — юрэйская культурна-рэлігійная традыцыя),

кваліфікацыя спецыяліста — культуралаг, выкладчык культуралогіі і рэлігіязнаўства. Падрыхтоўка студэнтаў накіравана на асэнсаванне шматграннасці сусветнай і еўрапейскай культуры ў яе этнічнай і эпохальнай разнастайнасці, філасофіі, сацыялогіі культуры, параўнаўчага рэлігіязнаўства і гісторыі сусветных рэлігій. Спецыфікай падрыхтоўкі студэнтаў з'яўляецца фундаментальнае вывучэнне асаблівасцей юрэйскай культурна-рэлігійнай традыцыі, біблейстыкі і іудаікі; юрэйскай філасофіі, права; сучасных праблем Ізраіля і юрэйскіх суполак сусвету.

Па спецыяльнасцях «Маркетынг» і «Культуралогія» прадагледжваецца як дзённае, так і завочная форма навування.



Дырктар Міжнароднага гуманітарнага інстытута БДУ — дацэнт Зелік Майсеевіч ПІНХАСІК

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

г. Мінск,
вул. Батанічная, 15
Тэл. 210-01-12, 235-17-22

ВЫБІРАЮЧЫ ФАКУЛЬТЭТ, ВЫ ВЫБІРАЕЦЕ БУДУЧЫНЮ!



Дэкан факультэта кіравання і сацыяльных тэхналогій – дацэнт Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА

Факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій рыхтуе абітурыентаў па спецыяльнасцях: **правазнаўства** (кваліфікацыя – юрыст), **менеджмент** (кваліфікацыя – эканаміст-менеджэр), **сацыяльная работа** (кваліфікацыя – спецыяліст па сацыяльнай рабоце – псіхалаг).

Сістэму навучання на факультэце без перабольшання можна назваць унікальнай. Унікальнасць заключаецца ў пабудове навучальнага працэсу на аснове інтэграваных ведаў у галіне эканомікі, права і сацыяльных навук. Ва ўмовах, калі сучаснай эканоміцы патрэбныя спецыялісты з комплекснымі ведамі, такі падыход мае важнае практычнае значэнне. Так, студэнт спецыяльнасці «Правазнаўства» вывучае не толькі прававыя дысцыпліны, але і эканамічныя, сацыяльна-псіхалагічныя, грамадска-гуманітарныя, кіраўнічыя. Таксама для юрыстаў прапануюцца курсы бухгалтарскага ўліку, аналізу гаспадарчай дзейнасці, макра- і мікраэка-

номікі, тэорыі і практыкі кіравання, псіхалогіі. Выпускнік спецыяльнасці «Менеджмент» атрымае не толькі спецыяльнасць эканаміста-менеджэра, але і глыбокія веды ў галіне права. На спецыяльнасці «Сацыяльная работа» ідзе спецыяльная падрыхтоўка (блокі сацыяльных, псіхалагічных, медыцынскіх дысцыплін), якая спалучаецца з прававой, а таксама вывучэннем менеджменту і асноваў эканомікі. Акрамя таго, факультэт дае магчымасць атрымаць паралельную або другую вышэйшую адукацыю. Навучанне на факультэце кіравання і сацыяльных тэхналогій таксама дазваляе атрымаць дыплом Пікардыйскага ўніверсітэта імя Жуль Верна (Францыя) па спецыяльнасці «Менеджмент у міжнароднай сферы», а таксама прайсці стажыроўку за мяжой не толькі студэнтам і выпускнікам БДУ, але і іншым ВУН.

Навучальны працэс забяспечваюць найлепшыя прафесары і дацэнты Беларускага дзяржаўна-

га ўніверсітэта, а таксама супрацоўнікі НДІ, спецыялісты з Нацбанка, Камітэта па каштоўных паперах, валютна-фондавай біржы, рэдактары газет і часопісаў, менеджэры па персанале. Практыку студэнты праходзяць на салідных беларускіх і замежных прадпрыемствах, у міністэрствах, дзяржаўных органах кантролю і сацыяльнай абароны, ва ўплыво-вых грамадскіх арганізацыях. Цэнтр міжнародных абменаў прадастаўляе студэнтам факультэта магчымасць зарабіць на сваё навучанне падчас летніх канікулаў у ЗША, Англіі, Францыі, Нарвегіі.

Навучанне на факультэце платнае. Гэта дазволіла стварыць адну з найлепшых у краіне навучальна-матэрыяльную базу: цудоўную бібліятэку, якая пастаянна папаўняецца, камп'ютэрныя класы з доступам у Інтэрнэт, сучасныя лінгафонныя кабінеты. Вольны ад навучання час студэнты могуць бавіць на дыскатэках, у КВЗ, студэнцкім тэатры і спартыўных камандах.

ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ ДЛЯ БЕЛАРУСКІХ І ЗАМЕЖНЫХ ГРАМАДЗЯН

г. Мінск,
вул. Кастрычніцкая, 4
Тэл. 227-13-48, 227-75-37

ВЫБРАЦЬ ПРАВІЛЬНУЮ АДУКАЦЫЙНУЮ СТРАТЭГІЮ

Факультэт рыхтуе будучых абітурыентаў да паступлення і навучання ў БДУ па ўсіх спецыяльнасцях.

На факультэце разгорнуты наступныя формы дауніверсітэцкай падрыхтоўкі:

- падрыхтоўчае аддзяленне для беларускіх грамадзян (ПА (бел.)). Выпускнікі ПА (бел.) пры паступленні ў БДУ на спецыяльнасці, якія адпавядаюць профілю іх навучання на ПА (бел.), залічваюцца па-за конкурсам пры ўмове атрымання падчас уступных іспытаў адзнак не ніжэй чым «сем» і маюць пераважнае права на залічэнне пры іншых роўных умовах. Іншага-роднім слухачам прадастаўляецца інтэрнат. Прыём дакументаў – у верасні. Тэрмін навучання – не менш за восем месяцаў. Форма навучання – дзённая;

- падрыхтоўчае аддзяленне для замежных грамадзян (ПА

(зам.)). Слухачы гэтага аддзялення вывучаюць рускую мову і шэраг агульнаадукацыйных дысцыплін з мэтай падрыхтоўкі да навучання ў вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь. Выпускнікі ПА (зам.) атрымліваюць пасведчанні пра заканчэнне ПА (зам.), якія даюць права паступлення на асноўныя факультэты БДУ без дадатковых іспытаў. Тэрмін навучання – не менш за восем месяцаў. Форма навучання – дзённая. Замежным грамадзянам, якія жадаюць навучацца на ПА (зам.), аказваецца візавая падтрымка, дапамога ў афармленні дакументаў і медыцынскім страхаванні. Жадаючым прадастаўляецца інтэрнат;

- курсы рускай мовы як замежнай. Слухачы гэтай формы навучання вывучаюць рускую мову як сродак зносін. Тэрмін навучання – чатыры ці восем месяцаў. Замежным грамадзя-

нам, якія жадаюць навучацца на гэтых курсах, аказваецца візавая падтрымка, дапамога ў афармленні дакументаў і медыцынскім страхаванні. Жадаючым прадастаўляецца інтэрнат. Форма навучання – дзённая;

- вячэрнія 4-, 6-, 7-, 8-месячныя (набор у верасні, кастрычніку, снежні, студзені), завочныя 8-, 9-месячныя (набор у верасні, кастрычніку, лістападзе), дзёныя 6-, 7-дзённыя (перад уступнымі іспытамі) падрыхтоўчыя курсы (ПК). На вячэрніх курсах заняткі праводзяцца 2-3 разы на тыдзень; слухачы завочных курсаў забяспечваюцца метадычнай літаратурай, дапаможнікамі, кантрольнымі заданнямі.

Навучанне на факультэце платнае. Навучальны працэс ажыццяўляюць высокакваліфікаваныя выкладчыкі БДУ. Як сведчыць статыстыка, кожны другі слухач, які паспяхова займаецца

на ПА (бел.) ці ПК, паступае ў універсітэт.

Жадаем паспяхова рэалізаваць вашу адукацыйную стратэгію!



Дэкан факультэта дауніверсітэцкай адукацыі – дацэнт Уладзімір Васільевіч СУБОРАЎ

ЯГО ВЫПУСКНІКОЎ ЧАКАЮЦЬ



Юрыдычны каледж Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта створаны ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 31.12.1998 года № 632. Упершыню ён адчыніў свае дзверы выпускнікам сярэдніх школ у 2000 годзе. Да гэтага часу ў краіне не існавала ніводнай дзяржаўнай сярэдняй спецыяльнай навукальнай установы, якая б спецыялізавалася б на падрыхтоўцы юрыстаў. Стварэнне юрыдычнага каледжа ў Белдзяржуніверсітэце дазваляе выкарыстаць не толькі высокакваліфікаваныя навукова-педагагічныя кадры, вучэбна-метадычную базу, лабараторыі юрыдычнага факультэта, але і Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і

ўстаноў юстыцыі. Гэта стварае скаардынаваную адзіную сістэму бесперапыннай юрыдычнай адукацыі ў рэспубліцы.

Мэтаі стварэння юрыдычнага каледжа з'яўляецца падрыхтоўка высокакваліфікаваных юрыдычных кадраў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй для працы ў апаратах судаў, органах юстыцыі і пракуратуры, у Савеце Міністраў, парламенце, у апаратах Прэзідэнта, выканаўчых камітэтах, міністэрствах, ведамствах і іншых органах дзяржаўнай улады і кіравання. Навучальны працэс у каледжы праводзіцца па зацверджаных рэктаратам БДУ ўзгодненых з Міністэрствам юстыцыі навуковых планах і праграмах, якія забяспечваюць паглыбленую гуманітарную і спецыяльную падрыхтоўку, а таксама адпаведнае практычнае навучанне. Адметнай асаблівасцю навуковых планаў і праграм падрыхтоўкі спецыялістаў з'яўляецца сумяшчэнне фундаментальнасці і глыбокіх сістэмных ведаў з умением прымяняць іх на практыцы. Сучасны юрыст павінен выдатна валодаць інструментарыем аналітычнай працы,

г. зн. камп'ютэрнымі і інфармацыйнымі тэхналогіямі, статэстычнымі базами даных Інтэрнэта. Для паспяховага міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне права неабходна дасканалая валодаць замежнымі мовамі. Усяму гэтаму навука ў каледжы. Навучальны працэс ажыццяўляецца педагагічным калектывам высокага прафесійнага ўзроўню.

У рамках спецыяльнасці правазнаўства падрыхтоўка вядзецца па наступных спецыялізацыях: дзяржаўна-прававая, судовая-прававая, гаспадарча-прававая дзейнасць і кадравая праца, права і арганізацыя сацыяльнага забеспячэння. Выпускнікам каледжа прадастаўляецца магчымасць працягнуць навучанне па адпаведнай спецыяльнасці на юрыдычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, пачынаючы з 3-га курса.

З 2001 года ў каледж будзе ажыццяўляцца набор навучэнцаў на базе 9-класнай адукацыі.

Тэрмін навучання: на базе 11 класаў — 3 гады, на базе 9 класаў — 4 гады.

Усе гурткі, студыі, клубы, навуковыя, спартыўныя і іншыя аб'яднанні Белдзяржуніверсітэта і яго структурных падраздзяленняў



**Дырэктар
юрыдычнага
каледжа – дацэнт
Ігар Раманавіч
ВЯРЭНЧЫКАЎ**

даступныя навучэнцам юрыдычнага каледжа.

Юрыстам сёння не цяжка знайсці працу, але мы ставім перад нашымі выпускнікамі больш складаную задачу: знайсці перспектыву, цікавую, высокааплатную працу, якая стане для іх справай усяго жыцця.

Наш каледж — навукальная ўстанова для здольных і энергічных.

ПРАВІЛЫ ПРЫЁМУ Ў ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ НА 2001 ГОД

1. Для атрымання бясплатнай першай сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці правазнаўства ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта прымаюцца па конкурсе на аснове сярэдняй адукацыі і на аснове базавай адукацыі:

- а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь і беларусы, якія пражываюць за яе межамі;
- б) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан;
- в) асобы, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі рэспублікі або маюць статус бежанца.

Грамадзяне іншых замежных дзяржаў прымаюцца ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта на платнай падставе па выніках тэсціравання, калі іншае не прадугледжана міждзяржаўнымі пагадненнямі.

2. На платнае навучанне для атрымання першай сярэдняй спецыяльнай адукацыі звыш кантрольных лічбаў прыёму, фінансуюемых за кошт бюджэтных сродкаў, прымаюцца асобы, якія:

- а) станюча вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі па конкурсе на бюджэтных месцы;
- б) выказалі жаданне паступаць у юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта па выніках тэсціравання з правам атрымання на працягу першага года навучання індывідуальных кансультацый без дадатковай аплаты.

Залічэнне на платнае навучанне праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю месц, выдзеленых для кожнай з гэтых катэгорый абітурыентаў.

Колькасць месц на платнай форме навучання для вышэйназваных катэгорый абітурыентаў вызначаецца ў залежнасці ад наяўнай вучэбна-лабараторнай базы, прафесарска-выкладчыцкага саставу і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара Белдзяржуніверсітэта.

Памер аплаты залежыць ад падставы для залічэння і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

3. Атрыманне другой сярэдняй спецыяльнай адукацыі ажыццяўляецца ў юрыдычным каледжы БДУ на ўмовах поўнай аплаты за навучанне. Залічэнне ў склад навучэнцаў ажыццяўляецца па выніках тэсціравання.

Памер аплаты зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара Белдзяржуніверсітэта.

4. Навучэнцы юрыдычнага каледжа Белдзяржуніверсітэта, якія займаюцца на платнай форме навучання і маюць па выніках вучобы адзінкі «добра» і «выдатна», могуць паступаць на конкурснай аснове на бюджэтную форму навучання без адлічэння з ліку навучэнцаў.

5. Паступаючыя ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта для набывання першай сярэдняй спецыяльнай адукацыі падаюць у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара (форма № 1); дакумент дзяржаўнага ўзору аб сярэдняй або базавай адукацыі ў арыгінале; 6 фотакартак памерам 3х4 см; медыцынскую даведку па форме 086У (выдадзеную не раней як 15 мая 2001 года). Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць. Інваліды 1 і 2 груп, а таксама дзеці-інваліды прадстаўляюць адпаведныя заключэнні медыка-рэабілітацыйных экспертных камісій аб тым, што ім не супрацьпаказана навучанне ў юрыдычным каледжы БДУ і яны могуць наведваць заняткі.

Абітурыенты, якія паступаюць не ў год атрымання сярэдняй або базавай адукацыі, абавязаны прадставіць дакументы (дыплом, выпіска з працоўнай кніжкі, даведка службы занятасці насельніцтва ці іншае), якія пацвярджаюць іх вучобу або работу за ўсе гады, якія папярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаўляюцца дакументы, якія пацвярджаюць правы абітурыентаў на льготы, устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, або сведчаць аб іх асабістых талентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

6. Паступаючыя ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта для набывання другой сярэдняй спецыяльнай адукацыі падаюць у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы: заяву

(Заканчэнне на 26-й стар.)

ПРАВИЛЫ ПРИЁМУ Ё ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ НА 2001 ГОД

(Заканчэнне. Пачатак на 25-й стар.)

ўстаноўленага ўзору на імя рэктара (форма № 2); натарыяльна завераную копію дыплама аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі; натарыяльна завераную копію дадатку да дыплама; 6 фотакартак памерам 3х4 см; медыцынскую даведку па форме 086У (выдадзеную не раней як 15 мая 2001 года). Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае organami Міністэрства ўнутраных спраў, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

7. Навучэнцы юрыдычнага каледжа Белдзяржуніверсітэта, якія займаюцца на платнай форме навучання, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара (форма № 3); копію дакумента аб сярэдняй адукацыі, завераную аддзелам кадрў юрыдычнага каледжа БДУ; даведку аддзела кадрў, якая пацвярджае факт вучобы ў юрыдычным каледжы БДУ і наяўнасць арыгінала дакумента аб сярэдняй адукацыі ў асабовай справе студэнта; копію заліковай кніжкі, завераную подпісам дырэктара і пячаткай каледжа; 6 фотакартак памерам 3х4 см. Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае organami Міністэрства ўнутраных спраў, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

8. Дакументы ад паступаючых на бюджэтную форму навучання прымаюцца з 22 чэрвеня па 15 ліпеня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца з 17 ліпеня па 21 ліпеня. Залічэнне на бюджэтнае навучанне — да 23 ліпеня.

Пэраляк ўступных выпрабаванняў для асоб з сярэдняй адукацыі: чалавек і грамадства або чалавек і свет (вусна, з пісьмовым заданнем); замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем); беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне).

Пэраляк уступных выпрабаванняў для асоб з базавай адукацыі: замежная мова (вусна, з пісьмовым заданнем); беларуская мова або руская мова (дыктант); матэматыка (пісьмова).

9. Дакументы ад асоб, якія выказалі жаданне паступаць на платнае навучанне для атрымання першай або другой сярэдняй спецыяльнай адукацыі па выніках тэсціравання, прымаюцца з 22 чэрвеня па 22 жніўня. Тэсціраванне праводзіцца: 10–11 ліпеня, 20–21 ліпеня, 28–29 жніўня. Залічэнне на платнае навучанне — да 31 жніўня. Калі пасля чарговага этапу тэсціравання план прыёму на платнае навучанне будзе выкананы, то прыём дакументаў спыняецца.

Тэсціраванне праводзіцца: для асоб з сярэдняй адукацыяй — па дысцыпліне чалавек і грамадства або чалавек і свет; для асоб з базавай адукацыяй — па замежнай мове.

10. Уступныя выпрабаванні праводзяцца па праграмах, якія складзены ў адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі агульнай сярэдняй адукацыі (базавай адукацыі) і зацверджаны рэктарам БДУ.

Паступаючыя маюць права здаваць уступныя выпрабаванні па выбары на беларускай ці на рускай мове.

Абітурыенты паведамляюць аб сваім выбары ўступнага выпрабавання («беларуская мова» або «руская мова», «чалавек і грамадства» або «чалавек і свет») пры падачы дакументаў.

Уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове абітурыенты могуць здаваць па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі.

11. На ўступных выпрабаваннях абітурыенты атрымліваюць адзнакі ў балах ад 0 да 10. Абітурыенты, якія не з'явіліся на выпрабаванне без уважлівых прычын або атрымалі адзнаку «нуль», да далейшых выпрабаванняў не дапускаюцца.

12. Асобы, якія скончылі сярэднюю навучальную ўстанову з залатым (сярэбраным) медалём або базавую школу з пасведчаннем з адзнакай здаюць усе выпрабаванні.

13. Выпускнікі ліцэя БДУ і выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ здаюць усе выпрабаванні.

14. Пэраможцы рэспубліканскіх (дыплом 1 ступені) прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў бягучым навучальным годзе, па іх жаданні могуць быць вызвалены ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі «дзесяць».

Пэраможцы рэспубліканскіх (дыплом 2 ступені) прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў бягучым навучальным годзе, па іх жаданні могуць быць вызвалены ад

уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі «восем».

Пэраможцы рэспубліканскіх (дыплом 3 ступені) прадметных алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў бягучым навучальным годзе, па іх жаданні могуць быць вызвалены ад уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі «сем».

15. У красавіку 2001 года прыёмная камісія праводзіць папярэдні платны экзамен па беларускай мове або рускай мове (пісьмовае тэсціраванне). Выстаўленая адзнака па жаданні абітурыента можа быць залічана ў якасці экзаменацыйнай адзнакі на ўступных выпрабаваннях. У гэтым выпадку даведка аб атрыманай на папярэднім экзамене адзнацы павінна быць прадстаўлена ў прыёмную камісію пры падачы дакументаў.

16. Залічэнне ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта на бюджэтныя месцы праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпрабаваннях. Выпускнікам сельскіх школ 2001 года, якія пастаянна пражываюць у сельскай мясцовасці, дадаткова залічваюцца тры балы.

Асобы, якія паступалі на юрыдычны факультэт БДУ па спецыяльнасцях правазнаўства, эканамічнае права і на факультэт міжнародных адносін БДУ па спецыяльнасці міжнароднае права, станючы вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі па конкурсе на бюджэтныя месцы, могуць быць дапушчаны да ўдзелу ў конкурсе ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта на падставе атрыманых адзнак.

Пэрад залічэннем абітурыенты, станючы вытрымаўшы ўсе ўступныя выпрабаванні, праходзяць абавязковае суб'яседаванне з дырэктарам юрыдычнага каледжа Белдзяржуніверсітэта.

17. Па-за конкурсам пры атрыманні станоўчых адзнак на ўступных выпрабаваннях залічваюцца:

а) воіны-інтэрнацыяналісты;

б) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў;

в) дзеці з сем'яў ваеннаслужачых або рабочых і служачых, што займалі штатныя пасады ў воінскіх часцях, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі ў час праходжання вайскавай службы або працы ў складзе савецкіх войск на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў ваеннаслужачых, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры праходжанні вайскавай службы;

г) дзеці з сем'яў асоб начальніцкага і радавога складу organaў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў асоб начальніцкага і радавога складу organaў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры выкананні службовых абавязкаў;

д) інваліды 1 і 2 груп, а таксама дзеці-інваліды;

е) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

ж) беларусы замежна па рэкамендацыях беларускіх суполак або навучальных устаноў замежна на спецыяльна вылучаныя прыёмныя камісіі БДУ месцы.

18. Пры іншых роўных умовах пераважнае права на залічэнне маюць:

а) інваліды 3 групы пры адсутнасці медыцынскіх супрацьпаказанняў;

б) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, якія маюць ільготы, устаноўленыя заканадаўствам, і рэкамендацыі воінскіх часцей;

г) выпускнікі ліцэя БДУ 2001 года;

д) выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ 2001 года па спецыяльнасці правазнаўства;

е) выпускнікі Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа 2001 года (эканамічна-прававы профіль);

ж) асобы, якія маюць стаж практычнай работы не менш двух гадоў;

з) асобы, якія скончылі сярэднюю навучальную ўстанову з залатым (сярэбраным) медалём, сярэднюю спецыяльную навучальную ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы з атрыманнем сярэдняй адукацыі) з дыпламам з адзнакай;

і) асобы, якія скончылі базавую школу з адзнакай.

19. Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыёмам у юрыдычны каледж БДУ, якія не адлюстраваны ў дадзеных Правілах, канчаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй.

У БДУ ПРАЗ ЛІЦЭЙ

Ліцэй Белдзяржуніверсітэта — гэта старшая ступень сярэдняй агульнаадукацыйнай школы для навучэнцаў 10-11 класаў. Ліцэй быў заснаваны ў 1989 годзе як эксперыментальная ўстанова, створаная пры Белдзяржуніверсітэце з мэтай удасканалення сістэмы сярэдняй адукацыі. З 1997 года Ліцэй з'яўляецца структурным падраздзяленнем БДУ.

Вучэбна-выхаваўчая праца праводзіцца дзевяцю профільнымі кафедрамі: матэматыкі, фізікі, прыродазнаўчых дысцыплін, рускай мовы і літаратуры, беларускай мовы і літаратуры, грамадскіх навук, замежных моў, інфарматыкі, фізічнага выхавання.

На сённяшні дзень у Ліцэі існуюць спецыялізацыі, што арыентуюць навучэнцаў на наступныя факультэты БДУ: гістарычны, філалагічны (аддзяленні рускай і беларускай мовы і літаратуры), фізічны, радыёфізічны, хімічны, біялагічны факультэты, факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі і факультэт журналістыкі.

У Ліцэі 22 спецыялізаваныя класы. Агульная колькасць ліцэістаў — 515 чалавек.

Асноўныя напрамкі дзейнасці:

мэтанакіраваны адбор і праца з адораванымі старшакласнікамі;

прыцягванне ліцэістаў да навукова-даследчыцкай і пошукава-творчай працы і іх прафарыентацыі для далейшай вучобы ў ВНУ;

падрыхтоўка навучэнцаў да паступлення як у БДУ, так і ў іншыя ВНУ рэспублікі.

Правядзенне прафілюючых прадметаў здзяйсняецца вядучымі выкладчыкамі спецыялізаваных факультэтаў БДУ. Прафесіяналізм настаўнікаў, глыбокае веданне прадмета, непаўторны стыль урока, любоў да дзяцей забяспечваюць высокую якасць адукацыі і ствараюць атмосферу творчасці, сяброўства і ўзаемаразумення.

Паказчыкам паспяховай працы Ліцэя з'яўляюцца шматлікія перамогі ліцэістаў на рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядах, а таксама высокі ўзровень паступлення выпускнікоў Ліцэя ў БДУ і іншыя ВНУ рэспублікі (98 %).

За 10 гадоў навучэнцамі Ліцэя заваява-

на на рэспубліканскіх алімпіядах 333 дыпламы (з іх 117 — I ступені, 107 — II ступені, 109 — III ступені) і 87 пахвальных водгукаў; на міжнародных алімпіядах — 59 медалёў (з іх 8 — залатых, 25 — сярэбраных, 26 — бронзавых) і 6 пахвальных водгукаў.

Ліцэісты выступаюць з вынікамі сваёй працы на навукова-практычных канферэнцыях розных узроўняў, удзельнічаюць у камандных спаборніцтвах. Пачынаючы з 1992 года ліцэісты прымаюць актыўны ўдзел у рэспубліканскіх, расійскіх і міжнародных турнірах юных фізікаў, хімікаў і матэматыкаў. Іх заслугі адзначаны 81 дыпламам рознай якасці і 13 пахвальнымі водгукамі.

Для максімальнага раскрыцця сваіх магчымасцей і рэалізацыі інтарэсаў ліцэістам прапановіцца больш за 30 спекурсав і факультатываў («Праграмаванне на мове Сі», «Абмен рэчываў і энергіі ў жывых арганізмах», «Гісторыя рэлігій», «Геральдыка», «Актуальныя пытанні механікі», «Стандартныя метады рашэння нестандартных задач», «Анталогія англійскай і амерыканскай літаратуры», «Руская літаратура XX стагоддзя», «Польская мова», «Харэаграфія», «Клуб інтэлектуальных гульняў», «Псіхалогія зносінаў», «Асновы класа гітары» і інш.). З 1998 года ў Ліцэі выпускаецца мастацкі альманах «Nota bene», дзе таленавітыя аўтары робяць свае першыя літаратурныя крокі. «Што? Дзе? Калі?», «Брэйн-рынг», «Свая гульня», «Брэйн-лато», «Пярэваратні», «Пентагон» — гэтыя і іншыя інтэлектуальныя гульні робяць навучальны працэс рознабаковым і захапляльным.

Нашым ліцэістам даецца магчымасць зносінаў з замежнымі ровеснікамі. На працягу апошніх 7 гадоў каля 300 ліцэістаў і настаўнікаў у рамках праграмы двухбаковага абмену і супрацоўніцтва наведалі Швецыю, горад Векшэ. Больш як 20 чалавек атрымалі магчымасць з'ездзіць у Англію. 12 ліцэістаў пабывалі на вучобе ў Амерыцы. У студзені 1998 года група ліцэістаў упершыню ўзяла ўдзел у міжнароднай праграме «Civic Education», што фінансуецца інфармацый-



**Дырэктар Ліцэя БДУ —
Генадзь Уладзіміравіч
ПАЛЬЧЫК**

ным агенцтвам ЗША. Амерыканскія і беларускія школьнікі сумесна працуюць над такімі праектамі, як «Уплыў радыяцыі на здароўе», «Альтэрнатыўная медыцына», «Курэнне і здароўе». Працягваецца сумесная праца па тэме «Невядомая Вялікая Айчынная», прапанаваная амерыканскімі студэнтамі. У верасні 1998 года Ліцэй атрымаў запрашэнне ўзяць удзел у штогадовым сімпозіуме «The рax Baltica Teenager Symposium», арганізаваным шведскім Інстытутам Балтыкі. У сімпозіуме прымаюць удзел дэлегаты Швецыі, Даніі, Германіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшчы, Расіі, Фінляндыі і Беларусі.

Разглядаецца пытанне аб уступленні Ліцэя БДУ ў сістэму Міжнароднай праграмы бакалаўрату.

Нягледзячы на дастаткова напружаную навучальную праграму, у Ліцэі вялікая ўвага надаецца актыўнаму адпачынку: спартыўным спаборніцтвам, паходам, дыскаткам... Улічваючы патрэбу дзяцей у рухавай актыўнасці, фізічнаму выхаванню і пазакласным мерапрыемствам адводзіцца важная роля.

Зацверджаны рашэннем
прыёмнай камісіі ВАУ «Ліцэй
БДУ» пратакол № 2 ад
16.03.2001 г.

ПРАВІЛЫ ПРЫЁМУ Ў ЛІЦЭЙ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА НА 2001 ГОД

I. Агульныя палажэнні.

1.1. У Ліцэй БДУ маюць права паступлення навучэнцы, якія пражываюць на тэрыторыі Беларусі і якія скончылі ў бягучым годзе 9 класаў.

1.2. Навучэнцы, якія паступілі ў Ліцэй, працягваюць навучанне ў 10, 11 класах бясплатна. Існуе платная форма навучання, на якую залічваюцца на дагаворнай аснове абітурыенты, якія не прайшлі па конкурсе або прайшлі суб'едаванне.

1.3. Прыёмная камісія прызначаецца штогод загадам рэктара БДУ, які ўзначальвае прыёмную камісію Ліцэя БДУ. Формы конкурснага адбору, умовы і парадак правядзення ўступных экзаменаў распрацоўваюцца прыёмнай камісіяй Ліцэя БДУ і друкуюцца не пазней чым за 2 месяцы да пачатку экзаменаў.

1.4. Навучэнцы, якія паступаюць у Ліцэй, падаюць наступныя дакументы: заяву на імя дырэктара ўстаноўленага ўзору, выпіску аб адзнаках за 1-3 чвэрці 9 класа, 6 фотакартка памерам 3x4, медыцынскую даведку па форме 086/у. Пераможцы рэспубліканскіх алімпіяд павінны прад'явіць копіі дыпламаў пераможцаў рэспубліканскай алімпіяды бягучага года.

II. Парадак правядзення конкурснага адбору.

2.1. Уступныя экзамены па агульнаадукацыйных прадметах праводзяцца ў адпаведнасці з дзяржаўнымі праграмамі Рэспублікі Беларусь 9-х класаў для паглыбленага і профільнага ўзроўня навучання.

2.2. У Ліцэй БДУ прымаюцца навучэнцы па наступных профілях: фізічны, радыёфізічны, матэматычны, хімічны, хімічна-біялагічны, філалагічны, гістарычны. Набор у Ліцэй адбываецца шляхам правядзення агульнаадукацыйнага тэсту (пісьмова) і конкурсных уступных экзаменаў з 16 чэрвеня па 22 чэрвеня 2001 г. Дакументы ад паступаючых прымаюцца з 10 мая па 11 чэрвеня 2001 г.

2.3. Агульнаадукацыйны тэст праводзіцца перад экзаменамі. Тэст ацэньваецца залік/незалік. Абітурыенты, якія атрымалі незалік, не дапускаюцца да здачы экзаменаў. Пералік экзаменаў па профілях:

фізічны і радыёфізічны: фізіка (пісьмова), матэматыка (пісьмова), фізіка (вусна з пісьмовым заданнем);

матэматычны: матэматыка (пісьмова), фізіка (пісьмова), матэматыка (вусна);

(Заканчэнне на 28-й стар.)

ПРАВИЛЫ ПРЫЁМУ Ў ЛІЦЭЙ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА НА 2001 ГОД

(Заканчэнне. Пачатак на 27-й стар.)

хімічны: хімія (пісьмова), матэматыка (пісьмова), хімія (вусна);

хіміка-біялагічны: хімія (пісьмова), матэматыка (пісьмова), біялогія (вусна);

філалагічны: беларуская мова (дыктант), руская мова і літаратура (пісьмовы тэст), беларуская літаратура (вусна);

гістарычны: сусветная гісторыя /найноўшы час/ (пісьмовы тэст), беларуская мова або руская мова (дыктант), гісторыя Беларусі (вусна).

Аб сваім выбары экзамену (руская або беларуская дыктоўка) на гістарычны профіль навучання абітурыент паведамляе пры падачы дакументаў.

2.4. Без уступных экзаменаў у Ліцэй прымаюцца:

а) Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды (дыпламы I, II, III ступені) па матэматыцы — у матэматычны клас; пераможцы рэспубліканскай алімпіяды (дыпламы I, II ступені) па фізіцы — у фізічны, радыёфізічны клас; пераможцы рэспубліканскай алімпіяды (дыпламы I ступені): па хіміі — у хімічны клас, па хіміі і біялогіі — у хіміка-біялагічны клас; па рускай або беларускай мове — у філалагічны клас; па гісторыі — у гістарычны клас; па інфарматыцы — у матэматычны клас;

б) Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды «Абітурыент Ліцэя-2001» (праводзіцца ў красавіку-маі);

2.5. Вызваляюцца ад экзамену па дадзеным прадмеце з выстаўленнем адзнакі «5»: пераможцы рэспубліканскай алімпіяды (дыпламы II, III ступені) па гісторыі, рускай або беларускай мове, хіміі, біялогіі і пераможцы рэспубліканскай алімпіяды (дыплом III ступені) па фізіцы пры ўмове паступлення на адпаведную спецыяльнасць. Агульнаадукацыйны тэст і астатнія экзамены здаюцца на агульным аснове.

2.6. Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па інфарматыцы (дыпламы II, III ступені), якія паступаюць у матэматычны клас, якія атрымалі залік па агульнаадукацыйным тэсце, здаюць экзамен па матэматыцы (пісьмова). Пры адзнацы «4» і вышэй яны залічваюцца паза конкурсам, пры атрыманні адзнакі «3» або «3.5» — здаюць астатнія экзамены і ўдзельнічаюць у агульным конкурсе.

2.7. Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па прадметах, якія не з'яўляюцца прафілюючымі на дадзеную спецыяльнасць, здаюць экзамены і ўдзельнічаюць у агульным конкурсе з атрыманнем дадатковага бала.

2.8. На час вучобы ў Ліцэі іншагароднім прадастаўляецца інтэрнат. На час здачы экзаменаў інтэрнат не прадастаўляецца.

2.9. Тэксты пісьмовых заданняў і білеты да вусных экзаменаў складаюцца прадметнымі прыёмнымі камісіямі і зацвярджаюцца стар-

шыней (намеснікам старшыні) прыёмнай камісіі. Расклад экзаменаў зацвярджаецца намеснікам сташыні прыёмнай камісіі.

2.10. Вусныя экзамены прымаюцца камісіяй, якая складаецца не менш чым з 3 чалавек. Прысутнасць на ўступных экзаменах (іншых формах правядзення конкурснага адбору) пабочных асоб без дазволу старшыні прыёмнай камісіі не дапускаецца.

2.11. Вынікі ўступных экзаменаў ацэньваюцца адзнакамі «5», «4.5», «4», «3.5», «3», «2». Кожная адзнака за пісьмовую работу падпісваецца ў рабоце, у экзаменацыйнай ведамасці і на экзаменацыйным лісце членамі экзаменацыйнай камісіі, якія правяралі работу. Адзнакі за вусны экзамен падпісваюцца ў рабоце, у экзаменацыйнай ведамасці і на экзаменацыйным лісце двума экзаменатарамі і старшыней прадметнай камісіі.

2.12. Навучэнцы, якія не з'явіліся на агульнаадукацыйны тэст або экзамены без уважлівых прычын ці атрымалі на выніках экзамену «2», да наступнага экзамену не дапускаюцца.

2.13. Пісьмовыя экзаменацыйныя работы (у тым ліку чарнавікі), а таксама запісы пры падрыхтоўцы да вуснага адказу на вусным экзамене выконваюцца на паперы з штампам Ліцэя БДУ. Правяраюцца работы і лісты вуснага адказу перадаюцца для захоўвання адказнаму сакратару.

2.14. Пісьмовыя работы і лісты вуснага адказу на вучэнцаў, якія залічаны ў Ліцэй БДУ, захоўваюцца ў асабістых справах. Пісьмовыя работы і лісты вуснага адказу на вучэнцаў, якія атрымалі незадавальняючы адзнакі і не прайшлі па конкурсе, знішчаюцца праз 6 месяцаў пасля пачатку навучальнага года.

2.15. Апеляцыя адзнакі на вучэнца праводзіцца ў адпаведнасці з Палажэннем аб апеляцыях, зацверджаным старшыней прыёмнай камісіі Ліцэя БДУ.

2.16. Пераздача ўступных экзаменаў не дапускаецца.

III. Парадак залічэння.

3.1. Рашэннем прыёмнай камісіі Ліцэя БДУ па выніках уступных экзаменаў на падставе прад'яўленых у прыёмную камісію дакументаў на вучэнцаў рэкамендуецца для залічэння ў Ліцэй БДУ. Рашэнне афармляецца пратаколам, у якім указваецца падстава для залічэння.

3.2. Льгот і абмежаванняў па стане здароўя не існуе.

3.3. На падставе рашэння прыёмнай камісіі рэктар БДУ выдае загад аб залічэнні абітурыентаў у лік на вучэнцаў Ліцэя БДУ пры ўмове прад'яўлення на вучэнцамі арыгінала пасведчання аб заканчэнні 9 класаў СШ і асабістай справы на вучэнца. Залічэнне ў лік на вучэнцаў на бюджэтнае навучанне — да 30 чэрвеня, на платнае навучанне — да 31 жніўня 2001 года.

3.4. Навучэнцам, якія залічаны ў Ліцэй, высылаюцца паведамленні аб залічэнні ўстаноўленага ўзору.

АЛІМПІЯДА «АБІТУРЫЕНТ ЛІЦЭЯ-2001»

Ліцэй БДУ праводзіць алімпіяды па наступных дысцыплінах: матэматыка, фізіка, хімія, руская мова.

Пераможцы алімпіяды маюць права залічэння ў 10 клас Ліцэя БДУ без уступных экзаменаў на адпаведны спецыяльнасці. У алімпіядзе могуць прымаць удзел на вучэнцы 9-х класаў сярэдніх школ.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў пачынаецца за гадзіну да пачатку алімпіяды.

Удзельнікам неабходна мець пры сабе: даведку са школы з наклеенай фотакарткай, завераную школьнай пячаткай, пра тое, што

прад'яўнік з'яўляецца на вучэнцам 9-га класа; ручку, сшытак (12 аркушаў), 1000 рублёў (арганізацыйны ўзнос).

Жадаючым прыняць удзел у алімпіядзе неабходна падаць заяўку па тэлефоне ў Мінску 221-06-01 з 11.00 да 17.00 або на адрас: 220006, г. Мінск, вул. Маякоўскага, 96, каб. 100, «Алімпіяда». У заяўцы неабходна ўказаць прадмет, прозвішча, імя, горад, нумар школы.

Прыём заявак па тэлефоне або ў пісьмовай форме заканчваецца за 1 дзень да правядзення 1 тура.

ПРАДМЕТ	ДАТА, ЧАС
Руская мова	29 красавіка, 10.00
Матэматыка	22 красавіка, 10.00
Фізіка	6 мая, 10.00
Хімія	8 красавіка, 10.00

Усе туры алімпіяды праводзяцца ў будынку Ліцэя БДУ (г. Мінск, вул. Маякоўскага, 96).

БЕЛАРУСКИ УНІВЕРСІТЭТ

Заснавальнік газеты —
БЕЛАРУСКИ
ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ

Газета зарэгістравана Дзяржаўным камітэтам Рэспублікі Беларусь па друку.
Рэгістрацыйнае пасведчання № 149 ад 28 чэрвеня 1996 года.

Газета надрукавана ў Выдавецкім
цэнтры Белдзяржуніверсітэта
220030, г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6
Ум. друку арк. 3,5

Падпісана да друку ў 12.00

29 сакавіка
Зак. 135у
Т. 2000 экз.



Адрас рэдакцыі:
220080, Мінск-80,
Універсітэцкі гарадок,
вул. Бабруйская, 7,
паверх 4, пакой 411,
тэлефон 209-53-45.

Рэдактар Т.М. КАЗАК

Газета ўзнагароджана
Ганаровай граматай
Вярхоўнага Савета БССР
Камітэтам па справах
Юрыя Жукава